



Гаючая вада — крамянёвая



Скачкі на батуте: што за спорт такі?



Дрэва ў Магілёве памятае Пушкіна



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СТАР 5

СТАР 6

СТАР 8

МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА І СУМЛЕННАЯ ЎЛАДА — ФУНДАМЕНТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КРАІНЫ І РОСКВІТУ НАЦЫІ

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр ЗАБАРОУСКІ, першы намеснік кіраўніка апарату Савета Міністраў — кіраўнік сакратарыята прэм'ер-міністра

«Сёння можна адназначна гаварыць, што вынікі працы за сакавік і першы квартал у цэлым паказваюць, што эканоміка краіны стала ажываць і паскарэцца ў сваім развіцці. Сітуацыя на рынках асноўных гандлёвых партнёраў не спрыяла таму, каб беларуская эканоміка, якая вельмі залежыць ад экспарту, накіравана б вялікімі тэмпы росту. Тым не менш, рост вагавага ўнутранага прадукту за першыя тры месяцы года выйшаў з зоны адмоўных значэнняў і склаў 100,5%. Вельмі важкімі момантамі з'яўляюцца значная актывізацыя інвестыцыйнай дзейнасці і забеспячэнне стабільнасці салда знешняга гандлю. Напрыклад, у студзені-лютым экспарт навінцы імпарта на \$460,9 млн, становачы знешнегандлёвае салда ў лютым прырасло на \$193 млн.»

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 23.04.2014 г.

Долар ЗША	9960,00
Еўра	13740,00
Рас. руб.	279,00
Укр. грыўня	863,46

КОРАТКА

У краіне завершаны ацяпляльны сезон у жылым фондзе.

У разліку на душу насельніцтва рознічны тавараабарот гандлю за 1 квартал 2014 года па Мінску склаў Вt10 697,9 тэ. і перавысіў гэты паказчык у цэлым па рэспубліцы ў 1,5 раза.

«Разумным» тэлевізарам, якія маюць падключэнне да інтэрнэту, ужо ў бліжэйшай будучыні пагражаюць вірусныя атакі. З такім прагнозам выступіў Юген Касперскі, заснавальнік і генеральны дырэктар антыўіруснай кампаніі «Лабораторыя Касперскага».

У Беларусі на пачатак 2014 года колькасць насельніцтва, якое пражывае на забурджаным радзінным участкам тэрыторыі, склала 1 млн 142,6 тэ. чалавек (12,1% жыхароў краіны).

Рэйсы беларускага авіяперавозчыка ў Крым у цяперашніх умовах эканамічна нявыгадна, але нельга казаць пра адсутнасць авіясынаў палітыкі і Крымам, бо можна ляцець транзітам праз Маскву.

(Працяг на 2-й стар.)

Пасланне Прэзідэнта да беларускага народа і Нацыянальнага сходу працягвалася каля чатырох гадзін. Кіраўнік дзяржавы закрануў шырокае кола тэм, якія тычацца як сітуацыі ў краіне, так і замежных падзей.

ГАЛОЎНАЯ КАШТОЎНАСЦЬ — АДЗІНСТВА І НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ КРАІНЫ

Першы за ўсё Прэзідэнт падкрэсліў важнасць захавання незалежнасці Беларусі і падтрымання адзінства народа. «Я звяртаюся да вас у няпросты час. Дзяржавы вакол нас прыйшлі ў рух. Бурліць Украіна, у поўны гістарычны рост спрабуе ўстаць Расія. На нашых вачах разбураюцца старыя межы. І ўпершыню за шмат гадоў у Еўропе энду пацігнула дымком ад выбухаў», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Як адзначыў Прэзідэнт, постсавецкі перыяд скончыўся, пачынаецца новая эпоха, і акой яна стане, не ведае, на жаль, ніхто. «На ішчасце, унутры нашай краіны спакойна. І на міжнароднай арэне мы па-ранейшаму выступаем у ролі адказнага і надзейнага партнёра, які хоча ўсім народам міру і добра. Мы не ўцягнуты ў знешнія канфлікты», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. «І ўсё ж нам ёсць пра што хвалявацца. Мы жывём не на закінутым востраве ў акіяне. Любыя геапалітычныя катаклізмы, асабліва ва Усходняй Еўропе, абавязкова закрануць і нас».

«У гэтай сітуацыі мы павінны любімымі сродкамі адстаяць галоўную нашу каштоўнасць — незалежнасць краіны, святое права жыць на сваёй зямлі і самім распараджацца сваім лёсам», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Па словах кіраўніка дзяржавы, для гэтага неабходны як мінімум тры рэчы: адзінства народа Беларусі; атрыманне уроку са сваіх памылак і памылак суседзяў; ясны праект будучыні Беларусі, здольны натхніць і аб'яднаць як старэйшае, так і маладое пакаленне краіны.

«Пра адзінства народа мы гаворым часта. І гэта не рытуальныя словы. Яшчэ старажытныя біблія вучыла: «Дом, які раздзяліўся ў сабе, не ўстаіць». Сёння гісторыя намструе нам трагічнае падарожжае дзят тысячгадовай мудрасці», — заўважыў Прэзідэнт.

«Мы, беларусы, не хочам і не павінны далучыцца расколу грамадства. Наша незалежнасць і маладая дзяржаўнасць раздзяляюць, вядома ж, многіх. І калі ў нашым адзінстве з'явіцца расколіна, абавязкова эндуіцца ахвотны гэтым скарыстацца», — падкрэсліў беларускі лідар.

НАШ ПАТРЭБНА КРАІНА З РАЗНАСТАЙНАСЦЮ ІДЭІ І ПОГЛЯДАЎ

«Адзінства народа не азначае аднадушнасці. Нам не трэба шэрае грамадства — пакрылівае і аб'явае да ўсяго.

Такое грамадства — без каштоўнасцяў, без каранёў, без веры ў сябе — лёгка стане здабывай варажых сіл як унутраных, так і знешніх», — адзначыў Прэзідэнт.

«Нам патрэбна жывая краіна з разнастайнасцю ідэі і поглядаў, з актыўнай пазіцыяй усіх яе грамадзян. Толькі тады мы выстаям у любую бурю», — падкрэсліў беларускі лідар.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, сёння не толькі Беларусь, але і ўся Еўропа знаходзіцца на пераломе гістарычных эпох. «Кожная дзяржава павінна даць адказ на выклік часу. Якім будзе наш адказ, залежыць не толькі ад улады, ад Прэзідэнта, але і ад кожнага з нас», — заўважыў кіраўнік дзяржавы. «Шчыры, сумленны грамадскі дыялог — гэта самая надзейная гарантыя ад расколу і смуты», — дадаў Прэзідэнт.

«Сёння я звяртаюся не толькі да тых, хто падтрымлівае дзейную ўладу (а такіх, як паказалі мясцовыя выбары, абсолютная, пераважная большасць насельніцтва). Я хачу звярнуцца і да тых, хто па розных прычынах крытычна ставіцца да ўлады», — сказаў Прэзідэнт. «Глыбока перакананы: у грамадстве павінна быць памяркоўнасць да разнастайнасці поглядаў, дыскусіі і крытыкі, і адначасова — абсалютнае непрыманне гвалту, нанавісі і рэвалюцый».

«Мы прыяем любую апазіцыю, якая дзейнічае ў рамках закону. Мы ўважліва да любой крытыкі, прадрыктаванай шчырым болем за краіну, а не знешняй змовы. Мы адкрытыя для любога дыялогу, калі яго мэтай з'яўляецца карысць Беларусі, а не прыватныя, тым больш замежныя, інтарэсы», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

«Скажу больш. Улада гатова да кіраванай, паступовай і прадрыктаванай жыццём звалючы. Але мы катэгарычна не прыяем рэвалюцыю. Я супраць разбурэння да асновы», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. «Кожны, хто заклікае да бунту, — гэта вораг не толькі ўлады, Прэзідэнта. Гэта ў першую чаргу вораг нашай краіны, нашага народа. Гэта вораг нашага адзінства, а такім чынам, і незалежнасці Беларусі».

«Такі радыкалізм будзе задушаны на самым карані. Мы не будзем даводзіць справу да правакацыі і сутыкненняў. Любы заклік да перавароту, смуты, любя прапаганда гвалту будзе жорстка знішчаны ў зародку. І я абсалютна ўпэўнены, што ў гэтай справе ўладзе будзе падтрымка ўсяго народа. І не толькі нашага», — заявіў Прэзідэнт.

«Ні наш народ, ні гісторыя не даруюць тым, хто дзеля ўласнай выгады паспрабавае пасеяць смуту і расколу грамадства на карысць знешнім нядробнашчліцтвам», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

ЗНЕСНЯЯ ПАЛІТКА — НА СЛУЖБЕ ДАБРАБЫТУ ГРАМАДЗЯН

«Не маючы глабальных амбіцый, Беларусь падпарадкавала сваю знешнюю палітыку прастай і разуемай мове — павышэнню дабрабыту нашых грамадзян», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што 2014 год з'яўляецца ключавым у пытаннях эканамічнай інтэграцыі Беларусі, Казахстана і Расіі і, магчыма, іншых краін — партнёраў па ЕўрАЭС і СНД. «Перад намі стаіць задача



замацаваць і пашырыць выгады інтэграцыі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў Прэзідэнта, прыярытэтай задачай беларускай знешняй палітыкі з'яўляецца захаванне і ўмацаванне стратэгічнага партнёрства з гістарычнымі саюзнікамі — Расіяй. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што такі падыход заканамерны і выцякае з самой сутнасці інтэграцыі. Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што Беларусь сумесна з Расіяй рэалізуюць сёння «самыя значавыя праекты, у тым ліку ў гісторыі нашай краіны», у прыватнасці, будучыя Беларуская атамная электрастанцыя, праводзіцца мадэрнізацыя ВПК. Кіраўнік дзяржавы таксама звярнуў увагу на важнасць супрацоўніцтва на рэгіянальным узроўні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь будзе далей развіваць і палітычны адносіны з КНР. «Калісьці я вам казаў, што прыйдуць часы, калі будзе Китай немагчыма будзе вырашыць ніводнае пытанне ў свеце. Гэтыя часы наступілі. І мы павінны ганарыцца, што мы ў свой час, калі Китай яшчэ не быў супердзяржавай, пачалі самым цэнным чынам супрацоўніцтва з гэтай дзяржавай. І Китай ідзе нам насустрэчу. Асабліва ў грашовых рэсурсах, крэдытаванні нашых праектаў на тэрыторыі Беларусі. Трэба толькі разумна гэтым распараджацца», — адзначыў Прэзідэнт.

Паводле слоў беларускага лідара, безумоўным знешнепалітычным прыярытэтам для краіны застаецца вельмі разнастайнае Азіяцкае рэгіён. Акрамя Кітайскай Народнай Рэспублікі, Беларусь наладжвае цесныя адносіны з Паўднёвай Карэяй, Індыяй, Інданезіяй, Сінгапурам, Аўстраліяй.

Умацоўваецца лацінаамерыканскі вектар. Акрамя Венесуэлы, Беларусь сёння развівае партнёрскія адносіны з Эквадору, Балівіяй, Кубай, Нікарагуа. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што Беларусь спрабуе «вельмі асцярожна, акуратна прасоўваць і ў афрыканскім кірунку».

«Нам шмат не трэба. Нам трэба роўна стала, каб наш народ нармальна жыў, і пад гэты мы будзем вярстаць сваю знешнюю палітыку», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Спакойная, нацэленая на раўнапраўнае супрацоўніцтва і ўзаемную выгаду знешняя палітыка Беларусі — залог таго, што кола нашых партнёраў працягне пашырацца, а беларускі народ будзе атрымліваць ад гэтага ўсё больш важнае

аддачу», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Для развіцця супрацоўніцтва ад уада я чакваю заключэння пагадненняў аб свабодным гандлі, заснаваных на інтэрэсах нашай краіны», — сказаў Прэзідэнт.

«Жыць мы, грамадзяне Беларусі, будзем на сваёй зямлі, у сваёй дзяржаве. Жыць у міры і дружбе з суседзямі, уступальна ў любы саюз толькі на роўных, толькі добраахвотна і толькі на карысць нашага народа», — падкрэсліў беларускі лідар.

«Занадта доўгім быў наш гістарычны шлях да незалежнасці. Занадта шмат крыві і слёз пралілі нашы дзяды і прадеды, змагаючыся са шматлікімі прыгнятальнікамі за права свабодна жыць на сваёй зямлі і самім вызначаць свой лёс», — адзначыў Прэзідэнт.

«Таму гэта права для нас з'яўляецца вельмі значым, вечнай каштоўнасцю, і, каб адстаяць яго, уся нацыя павінна быць адзінай», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

РАСІЯ — СТРАТЭГІЧНЫ САЮЗНІК

«Расійская Федэрацыя заўсёды была і застаецца нашым стратэгічным саюзнікам. Там жывуць не толькі рускія. Гэта нашы браты, якія да нас выдатна ставяцца. І страціць гэтую дапамоцу беларусам было б неадаравальна», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Так будзе і надалей. Вялікая руская мова будзе свабодна развівацца ў Беларусі — гэтак жа, як і наша матчына родная беларуская мова», — заявіў кіраўнік дзяржавы. «Калі мы страцім рускую мову, мы пазбавімся розуму, калі мы развучымся гаварыць на беларускай мове, мы перастанем быць нацыяй».

«Рускі чалавек гэтак жа, як украінец, паляк, яўрэй, татарын, прадстаўнікі іншых вер і нацыянальнасцяў будзе адчуваць сябе ў Беларусі, як дома, таму што Беларусь — гэта і ёсць іх дом, дом усіх грамадзян нашай дзяржавы, незалежна ад іх веры і крыві», — запэўніў Прэзідэнт.

Я адзначыў Аляксандр Лукашэнка, сёння з'явіліся дзіўныя разгаі пра тое, што ў Беларусі «дзесяці нібыта пачынаюць зацікавацца ці то рускі, ці то рускую мову».

«Вядома, большае глупства прыдумець складана», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Скажу прама — няма ніводнай краіны ў свеце, дзе б так беражліва ставіліся да вялікай рускай мовы і вялікай рускай культуры. Я маю на ўвазе ў тым ліку Ра-

сію. Мы зрабілі рускую дзяржаўнай мовай яшчэ ў тыя гады, калі прыніжэнне той жа Расіі і рускіх было нормай на постсавецкай прасторы (я ўжо не кажу пра Запад), а словы «інтэграцыя», «братэрства» бяліся нават прамаўляць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Больш за тое, мы лічым (і я шмат разоў пра гэта казаў), што руская мова — гэта агульны набытак перш за ўсё трох брацкіх народаў: украінцаў, беларусаў, расіян. Ды і іншых народаў, з якімі мы жывём ў адной краіне», — упэўнены Прэзідэнт.

«Гэтым самым яшчэ раз хачу падкрэсліць для тых, хто спрабуе «прыватызаваць» рускую мову, яна наша. Яна не расійская і не украінская. Яна наша. Гэта жывы набытак у тым ліку беларусаў», — падкрэсліў беларускі лідар. «Як падзяліць, напрыклад, паміж намі і Расіяй геніяльнага Дастаеўскага, чый род паходзіць з Беларусі? А як вызначыць, каму — Украіне ці Расіі — належыць Мікалай Васільевіч Гоголь? Думаю, сама пастановака прытаня абсурдна».

«Тры нашы народы аб'яднаў агульная гістарычная памяць, агульныя вялікі перамогі, агульная праслаўная духоўная традыцыя. Нашай калыскай была Кіеўская Русь — магутная і гордая еўрапейская дзяржава са сталіцай на Дняпры», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Так распарадзілася гісторыя, што з агульнай духоўнай праслаўленай калыскі, са Святой Русі, выраслі тры брацкія, але самабытныя народы, кожны з якіх сёння будзе сваю дзяржавай».

«Мы не праарыскалі, не праўкраінскія і не прапольскія. Мы — не рускія, мы — беларускі! Наша краіна — Бялая Русь. Краіна, дзе жывуць і рускія, і украінцы, і літоўцы, і палякі, і яўрэі, і татары, і многія іншыя. Гэта дзеці Беларускай, імя адной краіны — Беларусі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

МЫ ЗАЦІКАЎЛЕНЫ У СТАБІЛЬНАЙ, КВІТНЕЮЧАЙ, АДЗІНАЙ УКРАІНЕ

«Мы будзем супрацоўнічаць з нашай Украінай, як былі было цяжка», — адзначыў Прэзідэнт.

«Беларусь як бліжэйшая суседка вельмі зацікаўлена ў стабільнай квітнеючай адзінай Украіне і гатова ўслаяк гэтаму спрыяць», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь праводзіць паслядоўную палітыку па развіцці інтэграцыі супрацоўніцтва па прасторы СНД. За час старшынства ў Саўржнасці ў 2013 годзе было праведзена 70 значных мерапрыемстваў. «І калі сёння Украіна адмовілася ад старшынства, мы прынялі на сябе гэтую ролю, і мы выканаем гэтыя абавязальнасці як след, таму што тут стваралася СНД, тут штаб-кватэра і таму што мы — народ, які прыхільны больш за іншых, прабачае за няцісласць, інтэграцыі», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што Беларусь будзе працягваць развіваць адносіны з Казахстанам, Туркменістанам, Азербайджанам і іншымі рэспублікамі.

Прэзідэнт перакананы, што Расія не жадае вайны ў Украіне. «Я абсалютна перакананы, што Расія там вайна не патрэбна. Я ведаю, якія мэты пераследуе Расія. Яна мае на маче абарону не толькі сваёй інтэграцыі, а ў тым ліку і нашых, калі гаворыць пра тое, што Украіна павін-

на быць пазаблакавай. Там не павінна быць ніякіх чужых узброеных сіл. Вы ведаеце, якіх узброеных сіл. Гэта дрэнна нам, гэта дрэнна і Расіі», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў: «Мы вельмі перажываем за тое, што адбываецца ва Украіне. Я гэта кажу, паверце, шчыра і, можа быць, не як Прэзідэнт, а больш нават як чалавек». Ён нагадаў пра сваю нядаўнюю сустрэчу з в.а. Прэзідэнта Украіны Аляксандрам Турчынавым: «Ён толькі станоўчыя эмоцыі ў мяне выклікае, таму што я з ім знаёмы не першы год. У часы Юшчанкі яны прыязлівы. Нармальнае ўражанне, вельмі сумленны і прыстойны чалавек, рэлігійны, напісаў дзясяткі кніг, абараніў доктарскую дысертацыю не за грошы. Так, ён прамёрна нацыяналістычны. Больш, чым я і нават вы разам узятыя, у дык людзі ж розныя. Ён праўкраінскі абсалютна. Часам недзе разка можа выказацца, але гэта не абсалютнае зло для Расіі, для нас», — адзначыў Прэзідэнт.

Закранаючы тэму сустрэчы з Турчынавым, Аляксандр Лукашэнка, у прыватнасці, яшчэ раз падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца удзельнічаць ні ў якой ваеннай агрэсіі супраць Украіны: «На танку ў Кіеве вы мяне не убачыце, гэта я вам гарантую».

Акрамя таго, выступаючы перад парламентарыямі па ўкраінскім пытанні, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Мы павінны дапамагчы гэтаму народу ўсім, чым можам. Падкрэсліваю: калі для гэтага трэба паехаць ва Украіну, і там мы будзем бачыць, што мы нешта зможам зрабіць, мы гэта зробім». Ён таксама падкрэсліў, звяртаючыся да дэпутатаў і сенатараў: «Вам за мяне, за маю пазіцыю сорамна не будзе. Не таму, што я вярці, а таму, што я занадта залежны ад народа, ад вас. І я не магу падвесці свой народ. Гэта мая прычыновая пазіцыя, у тым ліку і па Украіне, выходзячы з гэтага».

ПРАГМАТЫЧНАСЦЬ, ПАСЛЯДОЎНАСЦЬ І ПРАДКАЗАЛЬНАСЦЬ НА ЗАХОДНІМ КІРУНКУ

«Нягледзячы на ўсе палітычныя рознагалосі, мы ніколі не чынілі перашкоду замежнаму бізнесу, не перашажджалі гандлю з інвестыцыямі», — адзначыў Прэзідэнт. Ён дадаў, што, да прыкладу, для Латвіі, Літвы, Польшчы выгады ад супрацоўніцтва з Беларусію часам значна большыя, чым ад краіны — членаў ЕС.

«Спадзяёмся, што скрозь заслонку негатыўнага вобразу Беларусі, які насаджаецца асобнымі палітыкамі, нашы партнёры ў Еўрасаюзе усё ж здолюць зраўнець важнасць нармалізацыі адносін і разгледзець перспектывы выбудоваўна даўгатэрміновых адносін», — сказаў Прэзідэнт, дадаўшы, што тое ж тычыцца і ЗША. «Рассекачы годзіеўе вазеж назапашаныя праблемы, мы адкрываем з ім нывыкарыстаныя гарызонты ўзаемадзеяння, перш за ўсё ў эканамічнай і інвестыцыйнай сферах», — лічыць Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што беларускую палітыку на заходнім напрамку характарызуе прагматычнасць, паслядоўнасць і прадказальнасць.

«Мы будзем выбудоваць нармальныя адносіны з Еўрапейскім саюзам, Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму што гэта цывілізаваны, вельмі развіты рынак, гэта багатая, тэхналагічна высокага ўзроўню дзяржава, і мы будзем з імі супрацоўнічаць. Ахвотныя, што хоча прыехаць і інвеставаць у нашу эканоміку», — сардэчна запрашаем», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ



ЗША ПАЦВЕРДЗІЛІ, ШТО ЎКЛАЛІ \$5 млрд У ДЭМАКРАТЫЗАЦЫЮ УКРАІНЫ

Памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Вікторыя Нуланд прызнала, што Вашынгтон з 1991 года ўклаў ва Украіну 5 млрд долараў. «Гэтыя грошы былі выдаткаваны на падтрымку спадзяванняў украінскага народа мець моцную, дэмакратычную ўладу, якая прадстаўляе іх інтарэсы», — цытуе Нуланд CNN. Пры гэтым прадстаўнік Дзярждэпа падкрэсліла, што «мы, вядома, не трацілі грошы на падтрымку Майдана». Гэта быў сты-

КОЖНЫ ВІД ЧАЮ КАРЫСНЫ ПА-СВОЙМУ

Так, зялёны чай змяшчае вялікую колькасць галату эпідэлія-катэхіна. Гэтае рэчыва спрыяе прафілактыцы розных тыпаў раку (раку мачавога пузыра, малачнай залозы, лёгкіх, страўніка), а таксама хваробы Альцгеймера. Акрамя таго, яно спрыяе зніжэнню стрэсу і спальванню тлущу. Зялёны чай лічыцца лепшым пры пахуданні. Чорны чай змяшчае вялікую колькасць кафеіну. Розныя даследаванні паказалі, што гэты сорт чаю зніжае рызыку інсульту, а таксама эфектыўны для ачышчэння лёгкіх ад таксінаў у курцоў. Яшчэ адзін «дыетычны» чай — кітайскі ўпун — спрыяе выяўленню трыгліцыдыдаў і, такім чынам, таксама добра дапамагае ў зніжэнні вагі. Белы чай — адзін з тых, якія падвяргаюцца мінімальнай апрацоўцы, таму ён мае высокі ўзровень антыаксідантаў. Яны прадужыюць паходжанне клетак свабоднымі радыкаламі. Дзякуючы гэтаму рэгулярнае ўжыванне блага чаю дапамагае энціць рызыку развіцця раку. Акрамя таго, гэты сорт дапамагае нармалізаваць крывяны ціск і знізіць узровень халестэрыну. Пуэр таксама карысны пры праблемах з халестэрынам. Акрамя таго, ён дабратворна уплывае на псіхічнае здароўе.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ВАРШАВА І ВАШЫНГТОН ДАМОВІЛІСЯ АБ СУМЕСНЫХ ВАЙСКОВЫХ ВУЧЭННЯХ



Польшча і ЗША дамовіліся ў хуткім часе правесці сумесныя вайсковыя вучэнні на тэрыторыі рэспублікі. Пра гэта паведаваў у эфіры ранішняй праграмы навінаў тэлеканала TVN24 міністр абароны Польшчы Томаш Семаняк па выніках прадзвешаных у Вашынгтоне перамоў. Міністр не раскрывае інфармацыю пра колькасць вайскоўцаў, якія возьмуць удзел у вучэннях, перадае польская выданне Wprost. Дата вучэнняў пакуль дакладна не вызначана. «Мы запланавалі цэлую серыю дзённаў на бліжэйшыя дні і тыдні, якія прадэманструюць ваенную прысутнасць ЗША», — сказаў міністр. Томаш Семаняк нагадаў, што Пентагон прыняў рашэнне пакінуць на польскай тэрыторыі як мінімум да канца 2014 года амерыканскія знішчальнікі F-16, якія прыбылі на авіябазу ў Ласцы для навучання пілотаў.

ПРЭСА І ТЭХНАЛОГІІ — ПА СУСЕДСТВЕ

МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА І СУМЛЕНАЯ ЎЛАДА — ФУНДАМЕНТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КРАІНЫ І РОСКВІТУ НАЦЫІ

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

Паводле яго слоў, узаямыя інтарэсы з дзяржавамі — членамі Еўрапейскага саюза заснаваны перш за ўсё на эканамічным супрацоўніцтве і барацьбе з транснацыянальнымі пагрозамі. «Бо нават на фоне няпростых палітычных адносін Еўрасаюз заставаўся для нас адным з асноўных гандлёвых партнёраў, важнай крынічай крытэтных рэсурсаў і інвестыцый», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь важная для Еўрасаюза як ключавая транзітная дзяржава, свайго роду варты на шляху да вільзанага і перспектыўнага рынку Млтнага саюза і будучага Еўразійскага эканамічнага саюза, лічыць Прэзідэнт. «Беларусь адкрыта для працы ў гэтым кірунку. У партнёраў на Захадзе не можа быць сумненні ў сур'ёзнасці гэтых намераў», — падкрэсліў беларускі лідар.

ДА КІРАЎНІЦКАСЦІ СТАРЭМЫ ТРЭБА ПРЫЦЯГВАЦ ІНІЦЫЯТЫЎНЫХ, ДУМАЮЧЫХ І АДКАЗНЫХ ЛЮДЗЕЙ

«Дзяржслужачыя у нас засталіся няшмат. Лішнюю ўладу мы ў іх забярэм. Але тыя, хто працуюць у дзяржапаратах, павінны быць лепшымі. Кіраўніцкая сістэма павінна рабіць стайку на ініцыятыўных, думачых, адказных людзей. Для прыцягнення самых класных спецыялістаў вярта вырашыць задачу па павышэнні прэстыжу дзяржаўнай службы», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў краіне ніколі не пецілі дзяржслужачых. «Дастаткова паглядзець на краіны-суседкі і параўнаць, як жывуць чыноўнікі там і як у нас. Нядаўна расійскі прэм'ер Мядзведзёў заявіў, што яго турбуе, што моладзь усё часцей імкнецца ў дзяржапарат. У нас наадварот. Ахвотных ёсць чыноўнікі хлеб усё менш і менш. З аднаго боку, гэта значыць, што мы моцна трымаем чыноўнікаў у рамках і прымушаем іх служыць народу, і гэта добра. З другога, гэта трывожны знак для нас — здольная моладзь, ды і не толькі моладзь, ідзе ў камерцыйныя структуры», — паведамаў Прэзідэнт.

«Нядаўна мы рэзка скарацілі колькасць нашага дзяржапарату. Прытым, што ён і да гэтага быў невялікім у параўнанні з іншымі краінамі. У Беларусі колькасць чыноўнікаў на тысячу занятых адна з самых нізкіх у Еўропе і Садружжы незалежных дзяржаў. У нас — 35 чалавек, у Расіі — 75, Казахстане — каля 50, у Літве, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, так званыя рыначнікі, — да 70 чалавек, у два разы больш, чым у нас», — паведамаў кіраўнік дзяржавы. І сёння, на яго думку, настаў час для больш маштабнай задачы — скараціць не колькасць, а залішнія паўнамоцтвы чыноўнікаў. «Даручаю Адміністрацыі Прэзідэнта неадкладна заняцца гэтым фундаментальным пытаннем. Прыцягнушы да абмеркавання не толькі чыноўнікаў, але і прадпрымальнікаў, звычайных грамадзян, СМІ, экспертаў, і да канца года гэтая сістэма павінна запрацаваць. Гэта датычыцца і дэбюракратызцы нашага ўсяго жыцця, пра якую мы шмат гаварылі і прынялі адпаведную дэкрэты ў за якую адказвае кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым тут задацца значна складанейшая, чым аптымізацыя колькасці. Але і эфект ад яе вырашэння будзе на парадак больш маштабны», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Таксама, на думку беларускага лідара, дзяржаўны апарат павінен пайсці на радыкальнае пазбаўленне ад залішніх і неўласцівых для яго функцый. «Ён павінен браць на сябе толькі тыя паўнамоцтвы, якія ніхто, акрамя дзяржавы, выканаць не здольны і не павінен. Усё астатняе трэба аддаць грамадству — шэраговым грамадзянам, прадпрыемствам і рынку. Прычым маюцца на ўвазе не толькі і не толькі фармальныя паўнамоцтвы», — расцлумачыў ён.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў адміністрацыйных працэдурах ужо наведзены адносны парадак. «Але ёсць праславуе «адміністрацыйныя рэсурсы». Варта якому-небудзь начальныя захацце, далісцім, аб'ектываў данайні бязсменна, і ён знойдзе тысячу спосабаў выкруціць прадпрымальніку рукі. І фармальна усё зробіць у рамках закону», — паведамаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт падкрэсліў, што гаворка ідзе не толькі аб паўнамоцтвах грамадзянскіх чыноўнікаў, але і сілавых структур, кантраляраў. «Нельга забываць: тыя, хто заклікае ніякага з карупцыі, часам самі з'яўляюцца яе крыніцамі. «Прыкрыццё» бізнесу з боку славікуў, знішчэнне канкурэнты пад маркай той жа барацьбы з карупцыяй, вымаганне праз пагрозы штрафай і крымінальных спраў, звядзенне сабытсьных рахункаў — усё гэта, на жаль, плямы сілавых структур», — лічыць беларускі лідар.

«Воць, далісцім, так званая заказная правера. Аднаму бізнесмену трэба задзіць канкурэнта. Ён падкупілае праваахоўніка, і той паданне прэсвавае фірму-канкурэнта. Прычым пад сцягам барацьбы з той жа карупцыяй. Маўляў, ёсць сігналы, падаэрэнні, нам трэба усё праверыць. У гэты час праца фірмы цалкам блакаваная. Потым, можа, нічога і не знойдуць. Але бізнес ужо падаэрваны. Фармальна усё правільна, а па сутнасці — злачынства і такіх сітуацый няма», — адзначыў Прэзідэнт.

У бліжэйшыя некалькі гадоў у краіне неабходна рэалізаваць шэраг сістэмных захадаў па барацьбе з карупцыяй, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

ЗАРПЛАТУ ДЗЯРЖСЛУЖАЧЫМ ПЛАНУЮЦА ПАВЫСІЦЬ

На думку беларускага лідара, прайшоў час вярнуцца да пытання аплаты працы дзяржслужачых. «Гэта таксама датычыцца і настаўнікаў, і медыкаў. Калі казаць пра бюджэтную сферу ў цэлым, то сёння суданосны зарплаты бюджэтных і сярэдняй на краіне далёкія ад аптымальнага — крыху больш за 70%», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Я далёкі ад тых канцэптуальных разваг і палажэнняў, якія пануюць у Расіі. Давайце чыноўніку заплаціць у 10 разоў больш, потым яшчэ ў 100 разоў больш, потым наогул яго перавядзем на забеспячэнне дзяржавы, і ён стане сумленным. Лухта поўная. Усё ляжыць у чалавечай сутнасці. У асноўным, чым больш чалавек дастаецца, тым да большага ён імкнецца: дасі мільён, заўтра ён захоча два, там павысача зарплату трэба», — лічыць Аляксандр Лукашэнка. На думку беларускага лідара, гэта таксама

неабходна для таго, каб дзяржслужачыя шанавалі сваю працу, у тым ліку і з матэрыяльнага пункту гледжання. «Трэба, каб гэтая праца была прэстыжнай, але і рабіць больш жорсткімі патрабаванні да дзяржаўных служачых таксама трэба», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

СУРОВЫ, ЖОРСТКІ, АЛЕ СПРАВДЛІВЫ ДЭКРЭТ

«У нас, прама скажу, дрэнна справа ідзе з адказнасцю кіраўнікоў. Усюды мы бачым такую сітуацыю: праваліў справу, разваліў усё, што змог, збег з кіруючай пасады і амаль тут жа «ўсплыў» у іншай якасці — і зноў на хлебным, сытным і цёплым месцы. У найбліжэйшы час мною будзе падпісаны дэкрэт (ён ужо на выхадзе), які раз і назавуць пагончыць з перасаджаннем з крэсла ў крэсла і з разгільдзіствам кіраўнікоў усіх рангаў», — сказаў Прэзідэнт. Ён адзначыў, што гэта будзе суровы, жорсткі, але справядлівы дэкрэт. «Па-першае, будзе ўстаноўлена персанальная, падкрэслваю, персанальная адказнасць кіраўнікоў і спецыялістаў за агукны стан спраў на даручаным ім прадпрыемстве. Выкананне паказчыкаў, прыбытак — гэта добра. Але гэтага мала. Кіраўнік адказвае за усё прадпрыемства. За стан спраў на ім без усяля-

ні ў дзяржаўным сектары, ні ў прыватным — нідзе. Будзе падмацкаць вуліцы — гэта калі ласка», — заявіў Прэзідэнт.

БЕЛАРУСЬ ПАВІННА ПАКАЗАЦЬ ПРЫКЛАД БАРАЦЬБЫ З КАРУПЦЫЯЙ

Прэзідэнт падкрэсліў, што, як паказвае сутветны вопыт, карані карупцыі ляжць глыбока ў эканамічнай сістэме, прычым у агульнасусветнай, глабальнай, адгарадзіца ад якой немагчыма. «Ніхто не папракне нас у якасцеласці ў дачыненні да карупцыянераў. У нас іх рэальна, не на словах, выяўляюць, надзваюць навучнікі і дзясяткімі, нават сотнямі адрпаўляюць у камеры. Але пакаранне, нават сур'ёзнае, здольна толькі падраэца пустазелле карупцыі, зрэзаць верхні пласт. А каб вырваць карані, трэба капаць значна глыбей: неабходны сістэмныя захады па змяненні многіх эканамічных і кіраўніцкіх інстытутаў. Калі мы заводзім крымінальную справу, то ё'ём ужо па хвастах, рэагуем на факт, які адбыўся. Мы павінны папярэджаваць карупцыю, мы павінны зрабіць так, каб у адных выпадках карупцыя стала невыгаднай, у другіх — лёгка раскрывальнай, а ў трэціх — наогул немагчымай», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

раённага чыноўніка дапамагі яго сынку нябедна жыць, не прыкладаючы асаблівых намаганняў», — сказаў Прэзідэнт.

Прэзідэнт звярнуў увагу на недастатковую работу па прафілактыцы карупцыі. Ён адзначыў, што для мінімізацыі карупцыйных рызык была створана складаная сістэма дзяржазакупак. «Але гэтая сістэма чамусьці не перашкодзіла намесніку міністра спорту і турызму Нераду неаднаразова атрымаваць хабар ад камерцыйных арганізацый па перамогу ў конкурсах на пастайку спортінвентару», — звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы.

«Для таго, каб адбраць годных адвакатаў і рэзультарай, увялі лічэзванне іх дзейнасці. Але тыя, хто павінен сачыць за законнасцю, узроўнем падрхотыўкі кандыдатаў, у выніку праводзяць адбор па зусім іншых крытэрыях — памеры прапанаваных ім дароў», — сказаў Прэзідэнт, працягваючы тэму. Ён нагадаў пра крымінальную справу начальніка ўпраўлення Міністэрства юстыцыі і яе намесніцы, якія былі затрымаваны супрацоўнікамі КДБ у 2013 годзе пры атрыманні хабару.

«На жаль, і ў судзейскім корпусе не усё кіруюцца толькі законам, ставячы ў аснову свае прагматычныя гравовыя інтарэсы», — дадаў Аляксандр Лукашэнка. Так, у 2013 годзе суддзя суда Бабруйскага раёна і Баб-



Фота БЕЛТА

кіх выключэнняў — ад бяспекі работнікаў да парадку ў цэхах, у двары, на складах, і нават за добраўпарадкаванне тэрыторыі вакол, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Мне ўжо надакучыла бачыць гэтыя звалкі, бруд, смецце, гэтыя мурашнікі і свінушнікі. Па «адзежцы» таксама можна пра многае меркаваць. Калі завод добра працуе — там няма гэтага, там няма развалу. А калі усюды граць па калена, то і прыбытку там не дачакаешся. Мы не настолькі багатыя, каб бяздумна ганіць пад адкрытым небам сыравіну, каб дарагое абсталаванне гадамі прастойвала, пакрываючыся пылам і ржавечы. Такіх кіраўнікоў іншак, як злячыцца, не назавеш».

Па словах Прэзідэнта, у тых выпадках, калі што-небудзь падобнае будзе выяўлена, кіраўнік будзе неадкладна адпраўлены ў адстаўку. Яшчэ горшымі для таго кіраўніка будучы наступствы, калі будзе выяўлены ўрон прадпрыемству.

«Па-другое, гэтым дэкрэтам будзе ўведзена абавязковае ўзгадненне мясцовай уладай любога службовага перамяшчэння кіраўнікоў, намеснікаў і галоўных спецыялістаў усіх прадпрыемстваў — і дзяржаўных, і прыватных. Падкрэслваю — усіх, без выключэння. Няхай прыватнікі мяне пануюць — іх гэта будзе тычыцца напругу. Нельга далісцім, каб тыя, хто заваліў справу, зноў усплылі на гэтых жа цёплых месцах. І няма чаго казаць пра нейкую асаблівую ролю прыватнай уласнасці. Яны працуюць у Беларусі, значыць, будучы жыць па законах нашай дзяржавы. Парушаць закон — панясучы пакаранне. Прычым узгадненне будзе тычыцца як прызначэння на пасаду кіраўнікоў прадпрыемстваў і галоўных спецыялістаў, так і звальнення з яе», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт таксама прывёў прыклады таго, як нядбайныя кіраўнікі мянялі адну хлебную пасаду на іншую. Так, за махінацыі з продажам кватэр у Гомелі ад пасады першага намесніка старшын аблвыканкама быў вызвалены Барануў. Пасля чаго ён уладкаваўся першым намеснікам дырэктара «Беларуснафта-Гомельаблнафта-прадукта». Былы першы намеснік старшын Гомельскага гарвыканкама Ранько, які праходзіў па той жа «кватэрнай» крымінальнай справе, пераёў у крэсла дырэктара філіяла Гомельскага мантажнага ўпраўлення «Трост Белсантэхмантаж № 1».

Былы дырэктар унутарнага прадпрыемства «Упраўленне справамі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» Сяржан, які ўтайў судзімасць, апынуўся на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі Заводскага раёна Мінска.

«Сёння, вядома ж, усё яны выдвараны з гэтых пасадаў. І гэта, я нагадаю, было малі апошнім папярэджаннем губернатараў і усёй вертыкалі ўлады, якія перасаджваюць падобных людзей з аднаго крэсла ў другое, з аднаго цёплага месца — у іншае. Яшчэ хоча адно падобнае паўтарэнне, і вы разам з імі пойдзеце сама ведаце куды. Гэта тычыцца, я яшчэ раз падкрэсліваю, губернатараў і усёй вертыкалі ўлады», — сказаў Прэзідэнт.

На заканчэнне Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі даўным-даўно вызначыліся з карупцыянерамі — іх месца ў турме. «Але развал працы — гэта таксама падобнае злачынства. І часам, а можа, і часта, яшчэ больш значнае і сур'ёзнае для дзяржавы з пункту гледжання страт. І тут мы прыходзім ад размоў і ўгавораў да справы: праваліў працу — ні на якое хлебнае месца працаўладкавацца такі нягоднік не можа.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта далёка не фантастыка, і ў Беларусі ў некаторых сферах такога ўжо атрымалася дамагчыся. Самы яскравы прыклад таму — наступленне ў ВНУ. «Вы памтаеце, як за хабар залатая моладзь прарывалася ў ВНУ, ведаеце, што такое тэксціраванне, — пры ўсім недахопах мы, вядома, удаканальнаем гэты працэс. Сёння наступіць у ВНУ можна толькі па ведах. Не буду казаць, што абсалютна на 100%, але ў пераважнай большасці. Дык давайце зробім ва ўсіх сферах нашага грамадскага і эканамічнага жыцця тое ж самае. Менавіта да такіх сістэмных рашэнняў мы павінны імкнуцца ва ўсіх сферах. Беларусь павінна паказаць прыклад, які можна і трэба змагацца з карупцыяй», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Папярэджава, ніякіх паслабленняў людзям, замшаным у карупцыі, няма, не было і не будзе. Нават калі карупцыя праінакэ ў тыя дзяржаўныя органы, якія павінны ўначальваць барацьбу з ёй, то і там гарачым жалезам мы будзем выпальваць гэтую нечысць», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Акрамя таго, падмаючы тэму карупцыі, Прэзідэнт падкрэсліў, што трэба вучыцца не толькі на сваіх памылках, але і на памылках суседзяў. «Я ўжо казаў — ва украінскага крызісу дзве прычыны. Слабасць эканомікі, фактычна яе развал, і татальная карупцыя. Яны абсалютна ўзаемазвязаныя. Украінскі крызіс — гэта папярэджанне ўсім. Не толькі нам — беларусам, якія жывуць амаль разам. І мы абавязаны зрабіць свае высновы», — сказаў ён.

Пры гэтым Прэзідэнт дадаў: «На шчасце, нас ніхто не можа абвінаваць у разгуле карупцыі, у аб'якывасці ўлады да гэтай праблемы або ў беспакаранасці карупцыянераў. Мы пастаянна і жорстка змагаемся з гэтым злом. Гэта было, ёсць і застаецца маёй прычыновай пацізьяў не толькі я Прэзідэнта, але і як чалавека і грамадзяніна. Гэта ведаюць і прызнаюць усе — нават лютыя крытыкі ўлады. Але ці можам мы сказаць, што нам удалося перамагчы гэта зло ў нашай краіне? На жаль, не». Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што атрыманне хабару ўдзі некаторых чыноўнікаў, здаецца, ужо ўвайшло ў сістэму.

Прэзідэнт нагадаў пра крымінальную справу ў дачыненні да топ-менеджара канцэрна «Беллепрам». «У канцы лютага пры атрыманні хабару затрыманы старшыня канцэрна «Беллепрам» Сучкоў і дырэктар Слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі Вянькоўская. Па крымінальнай справе канфіскавана больш за мільён долараў, залатыя зліткі, накладзены арышт на злітныя аўтамабілі, некалькі кватэр у Мінску, дарагоў бытавую і артэхніку», — распавёў кіраўнік дзяржавы.

Згадаў Аляксандр Лукашэнка і пра справу намесніка старшын канцэрна «Белнафтахім» Уладзіміра Волкава, які быў затрыманым пасля атрымання чарговай часткі хабару. Па справе, у прыватнасці, накладзены арышт на дзве кватэры ў Мінску, гараж і \$100 тысяч. «Суд разберэцца, вядома ж, адкуль гэта маёмасць у звычайнага, простага чыноўніка», — адзначыў Прэзідэнт. Ён таксама нагадаў, што за перавышэнне ўлады і незаконны ўзел у прадпрымальніцкай дзейнасці распачата крымінальная справа ў дачыненні да намесніка старшын Аршанскага райвыканкама Хурбатава. «Фірма яго сына, якая не мае ў Оршы ні адраса, ні тэхнікі, неаднаразова выйгравала разнастайныя будаўнічыя тэндары. Карыслівая зацікаўленасць і заступніцтва

руйска Луканская і суддзя Светлагорскага раённага суда Вашчылін асуджаны за хабар на 14 і 13 гадоў пазбаўлення волі. У пачатку красавіка гэтага года на 14 гадоў пазбаўлення волі таксама за хабар асуджаны намеснік старшын суда Ленінскага раёна Магілёва Умаруў, які абцяў станоўча вырашыць пытанне па крымінальнай справе, што знаходзілася ў яго вытворчасці.

Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што не застаецца без увагі і супрацьпраўная дзейнасць супрацоўнікаў мытных органаў і памежнай службы. «Знішчаны канал, па якім камерсантант пры садзейнічанні карумпаваных структураў Брэсцкай мытні пад выглядам залпастач з краін Еўрасаюза было ўвезена каля двухсот грузавых аўтамабіляў і аўтобусаў з ухіленнем ад выплаты плаццяжоў на суму звыш 3 мільянаў еўра», — сказаў Прэзідэнт. Ён дадаў, што ў Мінскай рэгіянальнай мытні таксама «працавала паўнаартасная схема атрымання хабараў ад грамадзян Расіі і Казахстана, увозу транспартных сродкаў на льготных умовах».

Таксама ён адзначыў, што карупцыя закранае і рэальны сектар эканомікі. «Адкаты, хабары за спрыяльнае рашэнне пытанняў, злоўжыванне службовым становішчам выяўляюцца ва ўсіх сферах і галінах. З нядаўняй часоў пад абсалівым кантролем у нас будаўнічая галіна», — сказаў Прэзідэнт.

АЦЭНКА РАБОТЫ ўРАДА, НАЦБАНКА І ГУБЕРНАТАРАў БУДЗЕ ДАДЗЕНА НА НАРАДЗЕ ў ПРЭЗІДЭНТА ПА ВЫНІКАХ І КВАРТАЛА

Пераходзячы да эканамічнага блока пытанняў, Прэзідэнт заявіў, што цяпер трэба думаць аб стратэгіі будучага развіцця Беларусі і вырашаць сістэмныя пытанні, але стратэгія не здымае з урада задачы вырашэння вострых праблем сённяшняга дня (маецца на ўвазе ў тым ліку выплата зарплат, пенсій, прадаўжэнне мадэрнізацыі, неабходнасць разгрукі мадэрнізацыі). Пры гэтым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў сувязі з гэтым нікому не ўдасца ўхіліцца ад работы і пазбегнуць адказнасці за яе выкананне. «Яшчэ горш, што гэтыя пытанні усё часцей даводзіцца ўзвальваць на сябе Прэзідэнту, але ніякага іншага выйсця проста няма», — прызнаў Аляксандр Лукашэнка.

На яго думку, існуючыя факты «ўказваюць непасрэдна на вельмі трыюхую тэндэнцыю: у нашым дзяржаўным апарате, сярод дырэктарата ўсё больш распаўсюдзена неабясчэная атмасфера апаты і аб'якывасці, ініцыятыўныя практычна няма, агню ў вачах кіраўнікоў не відаць, многім на ўсё напляваць, каб жывой справа думаюць значна менш, чым аб справаздачах».

Патрабавалася энзіцэ ўзровень запасаў гатовай прадукцыі на складах прампрадпрыемстваў да 76 працэнтаў сярэднямесячнай вытворчасці, аднак гэты паказчык вырас да 80 працэнтаў. «Чаму мы ходзім і просім з прагнугтай рукой крэдыты, калі ў нас на складах амаль \$4 млрд», — задаў пытанне кіраўнік дзяржавы. Нездавальняючым аказаўся вынік па прадукцыйнасці працы, якую прадугледжвалася павялічыць, але рэальна яе энзілілі, абавязваліся нарошчываць эксперт, а фактычна ён скараціўся на 7 працэнтаў. «Ключовае пытанне — энэргаёмістасць валавога ўнутранага прадукту. Планавалі энжэнэ, а на справе толькі нарошчываем», — прызнаў кіраўнік дзяржавы. Гаворачы аб рэгіёнах, ён паведамаў, што ў

Гомельскай, Гродзенскай і Брэсцкай абласцях, а таксама ў горадзе Мінску дасягнуты кварталныя значныя росту валавога рэгіянальнага прадукту. Разам з тым у Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях гэтыя заданні правалены.

Што тычыцца бліжэйшых задач, то трыма арыенцірамі новага эканамічнага курсу Беларусі павінны стаць паскоранае развіццё ўнутранага рынку, удаканаленне механізмаў кіравання эканомікай і ўсямернае развіццё канкурэнцыі. «Пры гэтым, як я і гаварыў, мы не адмаўляемся ад традыцыйных напрамкаў развіцця эканомікі. Як бы цяжка ні было, мы не сядзім скляшчы рукі, актыўна прадаўжаем мадэрнізацыю беларускай прамысловасці. У гэтым няма нічога экстраардынарнага. Калі не мадэрнізаваць, то мы проста не зможам праз пяцігодку ўжо нічога прадаваць на міжнародных рынках, нічога не паставім на экспарт, а значыць, не атрымаем валюты, каб купіць нафту і газ», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў гэтай пяцігодцы ў мадэрнізацыю ўкла-лі ў паўтара раза больш, чым у мінулай, — амаль \$20 млрд. Гэта праекты ў машынабудаванні, металургіі, хіміі, нафтахіміі, аграпрамысловым комплексе, фармацыі, цэлолюзна-папяровай прамысловасці, дрэвапрацоўчы, вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, гарбарнай і тэкстыльнай галінах.

«Я не буду падрэзана спыняцца на праблемах і задачах ва ўсіх гэтых сферах дзейнасці. Кожнай з іх ужо або былі прысвечаны спецыяльныя наарады з удзелам кіраўніка дзяржавы (дрэвапрацоўка, спляжыўка-аперацыя, будаўніцтва), або ў хуткім часе адобудуцца (лёгкая прамысловасць, жыллёва-камунальная і сельская гаспадарка). Акрамя таго, на пастаянным прэзідэнцкім кантролі ход мадэрнізацыі нашых гігантаў — БМЗ, «Гомельшкля», «Светлагорскі ЦЦК» і іншых», — адзначыў беларускі лідар.

На яго думку, дзяржпрадпрыемствы развучыліся працаваць самастойна. «У нас сёння ўрад схіліўся над дзяржпрадпрыемствамі, у ручным рэжыме выконвае функцыі наглядальных саветаў і праўленняў. У выніку яны развучыліся працаваць самастойна, жывуць чаканнем указанняў і падтрымкі», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Міністэрствы, паводле слоў Прэзідэнта, кіруюць не галіной, а асобнымі прадпрыемствамі, якія належаць дзяржаве. Пры гэтым у той жа галіне дзейнічаюць і прыватнікі, прычым часта доволі вахкія. У выніку атрымаваецца, што міністэрствы павінны ў роўнай ступені клапаціцца аб развіцці ўсіх суб'ектаў, а яны ў першую чаргу заклапочаны сваімі прадпрыемствамі.

«Таму сфарміраваўся кіраўнічы стэрэатып і галіне: канкурэнты не пуськаць, бо падначаленым прадпрыемствам будзе горш, новыя прадпрыемствы не ствараць, бо сабе праблем дадасі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

У сувязі з гэтым ён падкрэсліў, што сіла рыначнай эканомікі па-спраўдному выяўляецца толькі пры ўмове канкурэнцыі. «Не прыватная ўласнасць і не рынак самі па сабе, а менавіта канкурэнцыйны роцьбы рыначнай эканомікі паспяхова і эфектыўнай», — сказаў Прэзідэнт. Таму стварэнне рэальнай канкурэнцыі — адна з фундаментальных задач дзяржавы ў сферы эканомікі.

РАЗРЫў ПАМІЖ АПЛАТАЙ ПРАЦЫ ў БЮДЖЭТНАЙ СФЕРЫ І ў НАРОДНАЙ ГАСПАДАРЦЫ БУДЗЕ СКАРАЦАЦЦА

Паводле слоў Прэзідэнта, асноўнымі крыніцамі даходаў нашага насельніцтва з'яўляюцца заробатная плата і пенсіі. «Аб істотным разрыве, які ўтварыўся за апошні год паміж аплатай працы ў бюджэтнай сферы і ў народнай гаспадарцы, у цэлым я ўжо казаў. Будзем яго выраўноўваць. Аднавядзе даручэнне ўраду дадзена. Першымі гэта адучоць урачы і настаўнікі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Што датычыцца рэальнага сектара эканомікі, то тут патрабаванне Прэзідэнта застаецца нязменным — заробочную плату трэба зарабіць, мадэрнізацыя прадпрыемствы, укараняючы новыя тэхналогіі, павялічваюць выпрацоўку, скарачаючы зтраты, павышаючы прадукцыйнасць працы.

«Сёння, як я і патрабавуў, мы пераадолелі рубжэ 500 долараў сярэдняй заробатнай платы па краіне, і далейшае павышэнне дабрабыту ў нашых руках», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Я ў гэтым годзе не фарсірую, не патрабую рост зарплат. 500 долараў — гэта той мінімум, які павінен быць у кішэнні чалавека».

Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу на тым, што ў краіне практычна няма беспрацоўя, адчуваецца недахоп рабачай сілы.

«Ёсць дзе прыклісці сілы, зарабіць грошы, каб пракарміць сябе і сваю сям'ю», — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Далей зарплата будзе расці выключна следам за прадукцыйнасцю працы».

УРАДУ ДАРУЧАНА ПРАДУМАЦЬ КАНКРЭТНЫЯ ЗАХАДЫ ПА РАЗВІЦЦІ ўНУТРАНАГА РЫНКУ ТАВАРАў І ПАСЛУГ

МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА І СУМЛЕННАЯ ЎЛАДА — ФУНДАМЕНТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КРАІНЫ І РОСКВІТУ НАЦЫІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1—2-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўнутраны рынак — не толькі індустрыя гаспадарства. У яго арганічна могуць быць уключаны навукаёмкія вытворчасці, медыцынскія, адукацыйныя, транспартныя, лагістычныя, інфармацыйныя паслугі. Крайнік дзяржавы таксама звярнуў увагу на інфарматызацыю краіны, падкрэсліўшы, што гэты кірунак павінен стаць безумоўным прыярытэтам у дзейнасці як урада ў цэлым, так і кожнага ведамства ў асобнасці. «Мы разлічваем, што ў будучыні інфарматызацыя не толькі павысіць эфектыўнасць кіравання і прайздурасць многіх працэдураў, але і рэзка пашырыць унутраны рынак электронных паслуг. А гэта як раз той сектар эканомікі, які ў сучасным свеце развіваецца самымі фантастычнымі тэмпамі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Маштабная інфарматызацыя натуральным чынам, без усялякага адміністрацыйнага прымуся прыядзе да таго, што і кампаніі, зарэгістраваныя ў нашым Парку высокіх тэхналогій, у большай ступені пачнуць працаваць не толькі на заходнія фірмы, але і на наш унутраны рынак», — дадаў Прэзідэнт.

Тры спосабы вырашэння пенсійнай праблемы

Не займаюцца вырашэннем пенсійнай праблемы нельга, лічыць Прэзідэнт. «Нам удалося дабіцца паслядоўнага росту ў своеасасоваці пенсійных выплат. Але і тут у нас ёсць пэўныя планы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Вы бачыце, што рабочыя рук становіцца менш, пенсіянераў даволі шмат. «Нідзе ў свеце пакуль не знойдзена аптымальнага спосабу вырашэння такой праблемы. Нам тут не трэба бегчы наперадзе паравоза. Але не займацца вырашэннем пенсійнай праблемы нельга», — прызнаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт лічыць, што па-першае, неабходна больш глыбока прапрацаваць пытанні аб тым, як зацікавіць насельніцтва працаваць даўжэй, пасля дасягнення пенсійнага ўзросту.

Па-другое, патрэбны пралановы па дыферэнцыяцыі памераў пенсій. «Мы адвядлі нашых пенсіянераў ад мяжы беднасці. Сёння сярэдняя пенсія вышэйшая за спажывецкі бюджэт пенсіянера. Таму настая час падумаць, як зрабіць так, каб той, хто больш унёс у пенсійны фонд, больш і атрымаваў, пайшоўшы на пенсію», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Па-трэцяе, трэба больш актыўна развіваць добраахвотнае страхаванне дадатковых пенсій як карпаратыўнае, так і асабістае (такі вопыт у свеце ёсць).

Разабрацца з праблемамі ў сферы ЖКГ

Па словах кіраўніка дзяржавы, у краіне склалася такая сітуацыя, што рабочай групе пад эгідай Камітэта дзяржаўнага кантролю даводзіцца перагледваць нормы і нарматывы выдаткаў, якія адносяцца на сабекошт камунальных паслуг, адзначаючы структуру кіравання ЖКГ, лавіць там пасярэдніку і гэтак далей. «Хочь любяця факты павышэння коштаў звыш прагнознага ўзроўню, асабліва на спажывецкія тавары, павінны быць прадметам стараннага аналізу і разбору для ўрада і абласных канцаў», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Ужо на першапачатковым этапе рабочая група для вырашэння праблемных пытанняў у ЖКГ выйшла шраг сур'ёзных парушэнняў. Гаворка ідзе як пра звышзвычайна высокіх коштаў на асабістае жыццё, так і пра звышзвычайна нізкіх коштаў на асабістае жыццё.

Барыс ПРАКОПЧЫК

«Лясная» стане «дачным праездам», а «Крама» з геалагічнай — «высокай»

З 1 мая ў сталіцы будуць прысвоены новыя назвы шэрагу прыпыначных пунктаў грамадскага транспарту — каб выключыць дубліраванне найменняў.

Па інфармацыі дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс», прыпыначны пункт «Натуралістаў» на прапекце Незалежнасці ў абодвух напрамках стане «Даўжыня чыгункай». Два «Валгарадскія» на аднайменнай вуліцы стануць «С.Т.М. «Маскоўская» (у напрамку вуліцы Кедышкі) і «Кедышка» (у напрамку праспекта Незалежнасці). Прыпыначны пункт «Катэджы» па вуліцы Ф. Скарыны ў абодвух напрамках будзе цяпер называцца «Язмінавай». «Лясная» з Дачнага праезда атрымае назву апошняга — зноў жа ў абодвух напрамках. Аналагічная сітуацыя і з прыпыначным пунктам «Дачы» на вуліцы Парніковай: з пачатку мая ў абодвух напрамках ён будзе называцца «Парніковай». «Крама» з Геалагічнай пераўтворацца ў «Высокую», а «Гарадок» з МКАД у напрамку Ліпак — у «Ф. Скарыны». Прыпыначны пункт «Славінскага» з аднайменнай вуліцы ў напрамку ДС «Славінскага» будзе перайменаваны ў «Себастопальскі парк».

Сяргей РАСОЛЬКА

Депутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне Міністру замежных спраў Рэспублікі Беларусь Макею Уладзіміру Уладзіміравічу ў сувязі з напатакшым яго вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае шчырыя спачуванні Міністру замежных спраў Рэспублікі Беларусь Макею Уладзіміру Уладзіміравічу ў сувязі з напатакшым яго вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

ні коштаў на паслугі ЖКГ, наяўнасці пасярэднікаў там, дзе іх быць не павінна, так і аб іншых праблемах. «Ужо на першым этапе расследавання мы бачым каласальнае звышвышнее тарыфаў, якое пакрываецца бюджэтам (таму што насельніцтва ўсё роўна 100% не плаціць)», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. «Вельмі спадзяюся, што тая камісія, якая працуе па вёсцы на чале з прэм'ер-міністрам, сапраўды гэтак жа вырасе іх са штаноў і пакажа ім, як яны працуюць, куды грошы ідуць», — сказаў у сувязі з гэтым Прэзідэнт. Пры гэтым ён яшчэ раз падкрэсліў: уживаючы ўлада, аналізаваць выдаткі, кантраляваць аб'ёмы выдаткаў павышэння тарыфаў трэба прадметна, а не чацкія, калі Прэзідэнт створыць чарговую камісію.

Адукацыя ў Беларусі НЕ МАЕ ПАТрэбы ў рэформе

«У апошні час мы шмат гаворым пра тое, што наша адукацыя мае патрэбу ў нейкай карэкцыі. Я не скажу, што нам патрэбна рэформа. Ніякіх рэформаў у адукацыі нам сёння не трэба. Трэба падкарктаваць. Менш нам патрэбна сёння людзей з вышэйшай адукацыяй, больш у прафесійна-тэхнічнай ўстаноў трэба накіраваць — давайце накіруем і спынім усялякія размовы аб рэформе», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сёння неабходна скаардынаваць, паглядзець, што трэба зрабіць у адукацыі. «Давайце складзем гэты план на тры гады наперад, каб людзі разумелі і ведалі, што нам трэба зрабіць. Займіцеся, калі ласка, гэтым ва ўрадзе і Міністэрстве адукацыі», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што любяць паспяховая эканоміка незначымая бзе апоры на тое, што ў сучасным свеце называецца чалавечым капіталам. «Свет ужо прыйшоў да разумення, што адукацыя і здароўе чалавека — аснова таг званнага чалавечага капіталу. Гэта эканамічныя катэгорыі. Сёння рынчаны кошты многіх вядучых сусветных карапарцый грунтуюцца выключна на камандах інтэлектуалаў, якія працуюць у іх, на здольнасці гэтых камандаў генерываваць новыя прадукты і ідэі. І нават у тых кампаніях, якія займаюцца традыцыйнымі відамі дзейнасці», — сказаў Прэзідэнт.

Сёння неабходна ўсвядоміць, адначыню кіраўнік дзяржавы, што адукацыя праходзіць праз усё жыццё. «Такое магiстральнае развіццё цывілізацыі: чалавек, яго веды займаюць усё больш значнае месца, паступова высяняючы на перыферыю матэрыяльныя рэсурсы, фінансы і нават інфармацыю», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Трэба развіваць платныя медыцынскія паслугі

У развіцці айчычнай аховы здароўя дасягнуты прыкметныя поспехі. Украінаюцца сучасныя медыцынскія тэхналогіі, новыя метады дыягностыкі і лячэння. «Але мы павінны разумець: якасная медыцына — гэта выключна дарага, гэта самае дарагое задавальненне ў любой краіне. Нават у самых развітых, самых багатых краінах дзяржава не здольная ўзяць на сябе ўсе выдаткі ў медыцынскай сферы», — адзначыў ён. — Мы падтрымліваем і будзем падтрымліваць медыцыну. Але прыйшоў час укараніць новыя формы — у прыватнасці, развіваць, папулярызавач сярэд насельніцтва добраахвотнае медыцынскае страхаванне.

Базавы ўзровень дзяржава забяспечыць усімі і заўсёды, запэўніў Прэзідэнт, падкрэсліўшы, што гэта прамое абавя-

зачельства дзяржавы. «У нас не павінен валяцца пад плотам хворы чалавек, калі ў яго няма страхоек, як гэта адбываецца ў багатай Амерыцы і з чым змагаецца цяперашні прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, ніяк не можа правесці гэтую рэформу ў патрэбным для насельніцтва плане», — сказаў беларускі лідар.

Акрамя базавога ўзроўню, ёсць высокатэхналагічнае лячэнне, і на яго аказанне ў краіне затрачаны мільярды долараў. «І хто хоча атрымаць асаблівыя ўмовы лячэння і асаблівы якасць, павінен разумець — гэта не бясплатна», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Прымушчэ чалавека выкласці з сваёй кішні поўны кошты аперацыі мы ніколі не зможам, мы на гэта не пойдзем. Нават у зможнага чалавека грошай на гэта можа не хапіць. Для гэтага ва ўсім свеце і існуюць страхавыя сістэмы. Прышоў час і ў нас адаптаваць лепшыя сусветныя вопыт».

На думку кіраўніка дзяржавы, трэба актыўна развіваць платныя паслугі ў медыцыне, добраахвотнае медыцынскае страхаванне. «Дарчы, на гэты конт многаў нядаўна падпісаны спецыяльны ўказ, якім сфера добраахвотнага медыцынскага страхавання істотна пашырана», — дадаў ён.

«У Беларусі ёсць людзі, якія сёння павінны плаціць, якія могуць плаціць і хочучь заплаціць, каб медыцына нармальна развілася», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Закранаючы пытанне заробатнай платы медыкаў, кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Усім урачам агулам ні адна дзяржава плаціць не будзе, і мы таксама не будзем. Каб шмат атрымаваць, трэба сэрца перасаджаць, трэба высокатэхналагічныя аперацыі праводзіць і быць эфектыўным урачом, каб да цябе шлі людзі. Патрэбна дыферэнцыяцыя ў аплале працы».

«Яшчэ раз падкрэсліў: медыцына была і застаецца бясплатнай», — акцэнтаваў Прэзідэнт. — Але трэба даць магчымасць тым, хто гатовы больш плаціць за супер-якаснае абслугоўванне, зрабіць гэта. Больш за тое, такі падыход дысцыплінуе чалавека — ён пачынае разумець, што здароўе каштуе грошай, пачынае сачыць за сабой, вёсці адрозны лад жыцця, правільна выхоўваць сваіх дзяцей, унукаў. Наша задача — выхаваць у чалавека адказнасць за сваё здароўе». Ён прызнаў, што тут ёсць праца і для дзяржавы — зрабіць зняты фізікультурнай даступнымі па цене, зручнымі і прывабнымі ў першую чаргу для прадастаўнага пакалення.

Пры нараджэнні ў сям'і трэцяга дзіцяці дзяржава будзе адкрываць дэпазіт на \$10 тыс.

«На жаль, да гэтага часу вызначальным фактарам росту колькасці насельніцтва Беларусі з'яўляецца міграцыя. Разам з тым намеціліся пазітыўныя змяненні ў дынаміцы нараджальнасці. Пэраломны быў 2013 год — нарадзілася больш за 118 тыс. дзята. Гэта максімальная колькасць нараджэнняў за апошнія два дзесяцігоддзі», — сказаў Прэзідэнт. — Прынятыя дзяржавай меры па падтрымцы сям'яў, якія выхоўваюць дзяцей, зняшлі водгук у насельніцтва. І гэту падтрымку мы будзем аказваць і ў далейшым».

Што датычыцца бгучага падтрымкі, то прапануецца кампенсавач сям'і недаатрыманы даход у сувязі з догладам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, штомесць выплачваючы па 35 працэнтаў ад сярэднямесячнай зарплаты на кожнае неплаўналетняе дзіця ў сям'і. «А мы сёння пры з'яўленні другога дзіцяці (а мы сканцэнтраваліся менавіта на другім дзіцяці, на-

радэжне якое трэба стымуляваць) маці атрымавае 40 працэнтаў ад сярэднямесячнай зарплаты ў рэспубліцы, і толькі на гэта народжанае дзіця, то па-навомы сям'і будзе выплачывацца па 35 працэнтаў ужо на кожнае неплаўналетняе (і на першае, і на другое). У цэлым атрымаваецца 70 працэнтаў сярэднямесячнай зарплаты», — растлумачыў Прэзідэнт.

Дугатарміновая падтрымка праду-гледжае, што пры нараджэнні ў сям'і трэцяга дзіцяці дзяржава будзе адкрываць дэпазіт на суму \$10 тыс., якія семі змогуць атрымаць пасля дасягнення гэтым дзіцем паўналецця, адначыню Аляксандр Лукашэнка.

Гадвіна вызвалення — адна з галоўных падзей года

«Сёлета мы адкрываем Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, сказаў Прэзідэнт. — Гэта ўнікальны аб'ект на постсавецкай прасторы, у свеце і Еўропе». «Мы вымушаны былі яго пабудавач таму, што многія пачалі забываць пра той перыяд гісторыі, пра гераізм, які праявіў наш народ, украінцы, расіяне і іншыя народы Савецкага Саюза ў імя выратавання Бацькаўшчыны», — адзначыў беларускі лідар. — Для моладзі гэта вельмі важна».

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў 2012 годзе ў Пасланні ўпершыню было сказана аб адраджэнні вытворчасці слухчкіх паясоў. «Сёння слухачы паясы сталі здабыткам грамадства. Нам удалося ўзнавіць унікальнае тварэнне чалавечых рук, якое не саступае ўзроўню таго перыяду», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Калі мы будзем памятаць сваё мінулае, аднаўляць страчанае, значыць, мы ведаем, адукаў прыйшлі і чаго хочам», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Мы ГАТОВЫ ДА ЧЭМПІЯТУ

Прэзідэнт закрануў тэму маючага адбыцца ў Мінску чэмпіянату свету па хакеі. Паводле яго слоў, сёння Мінск гатовы да правядзення чэмпіянату. «Але ж госці (іх будзець дзясяткі тысяч, а можа, і сотня) паедуць па ўсім гарадах і вёсках. І некаторыя суды прыедуць, каб «пакалунацца», як на Алімпіядзе ў Сочы (калі глядзяць не на тое, як выступаюць атлеты, а шукаюць бруд, каб яго паказаць)», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Мне ўжо кажуць, што трэба журналістаў, якія прыедуць на чэмпіянат свету, не пускаць нікуды за межы «Мінск-Арэны». Што за глупства! Ніякі журналісты едуць, глядзяць, пішуць. Але калі ўбачаць бруд — напішуць, сфатаграфуюць. Дык давайце вычыцім краіну, кожную вёсачку, асабліва каля Мінска, і абласныя гарады». Прэзідэнт падкрэсліў: «А калі кагосыні пакрытыя (журналісты — Заўвага БЕЛТА), то скажу дзякуй і буду разбірацца з тымі, каго пакрыты-кавалі».

«Чэмпіянат адкрывае перад намi бліскучыя перспектывы. Правядзены на высокім узроўні — і ўсе паедуць ад нас з жаданнем вярнуцца, прывезыць да нас яшчэ грошы і тут іх патраціць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Найважнейшая задача — забяспечыць камфортнае і бяспечнае знаходжанне гасцей і ўдзельнікаў чэмпіянату свету».

«У што датычыцца непасрэдна спорту, то за яго, як сказаў Прэзідэнт, «возьмемся, вось пройдзе чэмпіянат свету — возьмемся так, што ў кожнай трашачэ рэбры

будуць». «Спорт — гэта вялікая палітыка. Гэта не жарт, гэтым трэба займацца», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. Ён растлумачыў, што пасля перамогі Дар'я Дамрачавай і беларускіх фрыстайлістаў на зімовых Алімпійскіх гульнях у Сочы многія даведаліся пра Беларусь больш, чым за доўгія гады да гэтага. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі павінна быць наладжана сістэма падрыхтоўкі прафесійных спартсменаў. Ён адзначыў, што ў дзяржаве створана пэўная інфраструктура, якая павінна служыць як для падрыхтоўкі прафесійных спартсменаў, так і для агульнага карыстання насельніцтвам. «Той жа хакей. Мы пабудавалі нямаля хакейныя пляцоўкі, а ўніверсальныя палацы. Каб на гэтыя пляцоўкі, да прыкладу, як у Магілёве ці Мінску, лёд засплі за вечар, а такія паркеры ўсоды ёсць, паставілі крэслы — канцэрт, яшчэ нейкае мерапрыемства. Такія спартыўна-культурныя комплексы. Мы гэта зрабілі. Часам нават танцоўчы больш на хакейных пляцоўках, чым займаюцца хакеем. Мы павінны дакладна вызначыцца, частку інфраструктуры трэба ў прыярытэце аддаць спартыўным школам і спартсменам. А частку — насельніцтву. Каб бацькі каталіся там разам з малымі. Так пацукі мы зацягваем на гэтыя аб'екты моладзь. І больш за тое — дзеці часта цягнуць на гэтыя аб'екты бацькоў, тым не хочацца, ім лягчыі на канале палжаць, а дзіця цягне яго займацца спортам. Гэта таксама станоекчы момант», — сказаў Прэзідэнт.

Закранаючы яшчэ раз тэму хакея, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што толькі праз спаборніцтва можна вырастыць сапраўдных хакеістаў. «Не будзе спаборніцтваў — не выгудаем нармальных байцоў у хакеі. Я часта кажу: сёння спорт, і ў асабліваці хакей, гэта не спаборніцтва, гэта вайна. Ты выходзіш на пляцоўку і павінен змагацца. Вы ж бачыце, якія там правілы, якія гэта гульня. Ледзь звыяву — цябе знясуць у борт, а яшчэ і вылеціць праз гэты борт. Гэта вайна, і мы аказаліся не гатовымі. Усе людзі аднолькавыя, хакеісты аднолькавыя, варты аднолькавыя, па пяць ігракоў гуляюць. Але мы маральна апынуліся не гатовымі да гэтай барацьбы, да гэтай бойкі, да гэтай вайны. І калі мы з дзіцячага ўзросту не пачнем іх выхоўваць такім чынам — то нічога не будзе. Вось што нам трэба рабіць на гэтых аб'ектах, якія мы пабудавалі. А пакуль няма сістэмы — мы проста цяплямеся на лёдзе. Тое ж датычыцца і футбола, і іншых відаў спорту», — сказаў ён.

Прэзідэнт асабліва адзначыў, што ўсе тыя аб'екты, якія былі створаны да чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску, будучь дзейнічаюць і пасля яго правядзення. «Усё, што мы пабудавалі, будзе дадзейнічаць, гэта заўсёды акупіцца, гэта інвестыцыя ў чалавечы капітал, таму што не можа быць ніякага капіталу без здароўя», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Падводзячы вынікі свайго звароту да народа і парламента, Прэзідэнт заклікаў не ўспрымаць пасланне літаральна, як кіраўніцтва да дзённага. «Нельга сёння літаральна ўспрыняць тое, што сказана, маўляў, давайце будзем рэалізоўваць, таму што кіраўнік дзяржавы так сказаў. Не. Гэта — адпраўная кропка для больш шырокага разгяду праблем», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. «Давайце пудамем, падсыкутумем, прааналізуем усё пытанні, зробім для сабе адпаведныя высновы, для таго, каб заўсёды існавала наша краіна і жыў у ёй так, як жыве — мірна, наш народ», — сказаў Прэзідэнт.

Паводле БЕЛТА.

Актуаліі

БЕЛАРУСЬ ВЫКОНВАЕ МІЖНАРОДНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ ПА ЯДЗЕРНАЙ БЯСПЕЦЫ

Самая галоўнае, што мусіць хваляваць любую краіну, якая развівае ядзерную энергетыку, — пытанні абаронанасці. Асабліва гэта важна для Беларусі, якая ўжо атрымала ў спадчыну наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Надзвычайна сітуацыя на ядзерным аб'екце ў любой краіне абавязкова выходзіць за яе межы. Таму пытанні, якія датычацца ядзернай бяспекі, можна смела назваць міжнацыянальнымі.

Асноўны дакумент, які рэгламентуе гэтыя адносіны, — Канвенцыя аб ядзернай бяспецы, ратыфікаваная ў 1994-м (Беларусь да яе далучылася ў 1998-м). Раз на тры гады кожная краіна, якая паставіла пад свой подпіс, мусіць рыхтаваць справаздачу аб яе выкананні.

— З 24 сакавіка па 4 красавіка ў штаб-кватэры МАГАТЭ ў Вене адбылася VI Нарада бакоў Канвенцыі аб ядзернай бяспецы, — гаворыць першы намеснік міністра на надзвычайных сітуацыях Васілі СЦЕПАНЕНКА. — Падчас яе наша дэлегацыя прадставіла і абараніла VI Нацыянальны даклад Рэспублікі Беларусь. У склад дэлегацыі ўвайшлі прадстаўнікі Міністэрстваў аховы прыроды і навакольнага асяроддзя, замежных спраў, энергетыкі і надзвычайных сітуацыяў. На гэты раз асабліва ўвага ў справаздачу надавалася будаўніцтву першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пытанні нам задавалі прадстаўнікі розных краін: як тых, хто мае развітую атамную энергетыку, так і тых, якія такіх структур не маюць увогуле. Найбольшы інтарэс да нашага дакладу праявілі судзеі, якія больш за ўсё цікавіцца ўзроўнем бяспекі нашай будучай электрастанцыі — Расія, Украіна, Польшча і Літва. Азнаёміцца з гэтым дакументам можа кожны чалавек. Ён размешчаны на афіцыйным сайце МАГАТЭ.

Супрацоўніцтва між краінамі мусіць адбывацца і з дапамогай іншых дакументаў. Адзін з іх — канвенцыя Эспа, якая рэгламентуе маштабы ўдзельняна на наваколнае асяроддзе ў трансгранічных кантэксце. Тут жа паміж Літвой і Беларусію пакуль існуюць рознагалосці.

— Зараз Міністэрства аховы прыроды і навакольнага асяроддзя рыхтуе абноўлены праект дагавора аб супрацоўніцтве ў рамках канвенцыі Эспа. Неўзабаве ён будзе накіраваны літоўскаму боку, які раней пагадзіўся на аднаўленне перамоу. І гэтае пытанне абавязкова трэба вырашаць, — лічыць намеснік начальніка упраўлення эканамічнага супрацоўніцтва і ўстойлівага развіцця галоўнага ўпраўлення шматбаковага дыпламатыі Міністэрства замежных спраў Аляксей РАЙМАН. — Паглядзіце на карту. У нас на паранальнае невялікі кавалку тэрыторыі рязмячваюцца тры ядзерныя праекты. Гэта вывед з эксплуатацыі Ігналінская АЭС і будаўніцтва беларускай станцыі. Акрамя таго, плануецца ўзвядзенне Вісагінскай АЭС…

Калі ж узаемадзейнічаць паміж Беларусію і Літвой будзе адноўлена, то наладзіцца і ўзаемны абмен інфармацыяй, і кансультацыі спецыялістаў. І гэта будзе лепш для ўсіх.

Валар'ян ШКЛЕННІК

Да гадавіны вызвалення

У ГОНАР ГЕНЕРАЛА РАМАНАВА

У Магілёве плануець устанавіць бюст легендарнаму камандзіру 172-й стралковай дывізіі. З такой ініцыятывай выступіла кіраўніцтва філіяла «Белдзяржстраха» па Магілёўскай вобласці.

У пачатку Вялікай Айчыннай вайны 172-я дывізія пад камандаваннем генерала-маёра Раманава разам з іншымі злучэннямі арміі на тры тудзі сквала наступ праціўніка каля межэй Магілёва і нанесла яму адчувальныя страты раптоўнымі контратакамі. Праз шмат адважнага абароны ў абласным цэнтры названа адна з вуліц. Плануецца, што бюст з'явіцца на яе скрыжаванні з вуліцай Чалюцкай.

— Міхал Раманаў — вельмі знакавая асоба для Магілёва. Генерал фактычна кіраваў абаронай горада, — падкрэсліў непасрэды ініцыятар ідэі, дырэктар філіяла «Белдзяржстраха» па Магілёўскай вобласці Анатоль ГЛАЗ. — Спраба стварыць помнік у гонар гэтага мужнага чалавека рабілася неаднаразова. Але безвынікова. На гэты раз справа плануецца давесці да канца. Генеральны дырэктар прадпрыемства Сяргей Якубіцкі выказаў згоду на фінансаванне праекта.

Мясцовыя ўлады, у сваю чаргу, збіраюцца дапамагчы з яго ажыццўленнем і добраўпарадкаваннем тэрыторыі. Плануецца, што бюст будзе ўстаноўлены сёлета напярэдадні святкавання Дня горада.

Нялі ЗІГУЛЯ

Абітурыент-2014

На педагагічныя спецыяльнасці — без экзаменаў, але з рэкамендацыяй

Міністэрства адукацыі вызначылася з пералікам педагагічных спецыяльнасцяў, на якія школьныя медалісты і пераможцы абласных алімпіяд змогуць паступаць без экзаменаў.

Так, уладальнікам дыпламаў І, II і III ступеняў трэцяга (абласнога) і Мінскага гарадскога) этапа рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў навуцальным годзе, дадзена права паступаць без уступных іспыту на педагагічныя спецыяльнасці, для якіх гэты прадмет вызначаны прадметам першага прэфільнага іспыту. Такое ж права маюць асобы, узнагароджаныя залатым і сярэбраным медалём і вышэйшымі сярэднім спецыяльным навуцальным установам, якія маюць дыплом з адзнакай. Праўда, ёсць адна ўмова: для паступлення на

Пералік педагагічных спецыяльнасцяў, на якія пераможцы абласных алімпіяд і выдатнікі змогуць паступаць без экзаменаў:

- Дашкольная адукацыя
- Пачатковая адукацыя
- Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
- Беларуская мова
- Літаратура

Краіна Здароўя

Выпуск № 6 (317)

Уласны вопыт

«КРАМЯНЁВАЯ СІЛА» Ў ХАТНІХ УМОВАХ

Для здоровага харчавання сваёй сям'і мы карыстаемся не толькі здымнымі фільтрамі, але і актывізуем ваду крэменем

Настоеная на кавалках крэменю вада робіцца біялагічна актыўнай, з нейтральнай рэакцыяй, падобнай да плазмы крыві і міжклетачнай вадкасці. Крэміевая вада мае смак і свежасць крынічнай вады з крэміевых парод, чысціно і структуру талай вады і бактэрыцыдных ўласцівасці вады «сярэбранай».

Паводле інфармацыі навукоўцаў, чорны крэмень мелавага парод уяўляе найбольш цікавасць для лекавых мэтаў. З чорнага крэменю перадаюцца ў ваду гомеапатычныя дозы злучэнняў двухваловага крэменю з вады, пры гэтым унікаючы ўмовы, неабходныя для аднаўлення сістэмы жыццязабеспячэння. Арганічныя рэшткі ў крэмені могуць паскарэць акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі ў водных растворах нашага цела. Водныя растворы, якія ўнікаюць вакол крэменю, жыватворна ўплываюць на арганізм. Цуда-каменьчык бывае цёмна-шэрага колеру (такі крэмень змяшчае ў сабе магніт) і чырванаватага (там прысутнічае жалеза).

Самыя масавыя паклады чорнага і шэрага крэменю існуюць у Беларусі ў раёне Наваградскага і Мінскага ўзвышшаў і ў мелавых кар'ерах брастчынаў. Даследаванні ўзораў цёмна-шэрага крэменю з кар'ераў Руба, Гралева, Барозы, Кабакі і інш., акрамя галоўнага элемента — крэмнію, паказалі наяўнасць калю, кальцыю, алюмінію, тэтану, медзі і цынку. Больш маладзья па ўзросце паклады крэменю Брэстчыны змяшчаюць больш



кальцыю і менш жалеза.

Калі ўзяць любы гістарычны перыяд, то мы не адшукаем у Беларусі эпідэміяў воспы, чумы, халеры, тыфу і інфекцыйнага гепатыту, якія касілі людзей у суседніх раёнах і краінах. Спецыялісты лічаць, што ў тыя часы няма дапамагаюць актывізаваная крэменем вада.

Крэміевая лячэбная вада ў хатніх умовах робіцца наступным чынам: некалькі каменьчыкаў (чорнага ці цёмнага колеру) пакласці ў трохлітровы спіок з адстойнай сырой або халоднай

Даведка
Лекар старажытнасці *Парацільс з дапамогай крэменю лячыў апёкі і глыбокія раны, захворванні ныракі і мачавога пузыра, затрымку мочааддзялення і нават нервовыя расстройства.*

гатаванай вадой на 7 сутак.

Ужо праз двое-тroe сутак актывізаванай крэменем вадой можна умывацца і проста на таліць смагу. З дапамогай крэміевай вады «аднавіла» імунную сістэму адна мая знаёмая. Больш за 20 гадоў таму яна пераехала жыць у сталіцу, у Заводскі раён, дзе вада была не лепшай якасці. Ад той штучнай вады «зарабіла» жанчына алергію. Ніякія лекі не дапамагалі, а крэміевая вада выратавала.

Сёння ў Беларусі даволі шмат людзей усё ведаюць пра гэты цуда-каменьчык і актыўна выкарыстоўваюць яго для сваіх патрэб. Асобныя дачнікі паляюць такой вадой расаду памідораў, якая пры гэтым лепш расце і не хварэе на «чорную ножку». Лічыцца, што карысна апрацоўваць крэміевай вадой насенне перад пасавам. Вынікі ўражваюць: з'яўляюцца амаль 100-працэнтныя ўсходы, да якіх не чапляюцца грыбковыя захворванні. Паспяхова выкарыстоўваецца крэмень і пры кансерваванні. Мае бацькі ў Ляхавічах, а таксама і я, кладзем кавалачкі крэменю пры засолцы агуркоў, каб апошня не перакісалі. Дома, калі я прыношу жывыя кветкі, то жонка ў вазу з вадой абавязкова кладзе невялікі кавалачак крэменю. Тады кветкі стаюць свежымі некалькі тыдняў.

Сяргей КУРКАЧ

У свеце

30–45-гадовым рэкамендуецца прышчапіцца ад адру. Размова ідзе пра комплексную вакцыну аднаразовага прымянення — ад адру, краснухі і паратыту. Згодна са звесткамі паліклінік, толькі палова дадзенай узроставай кагорты атрымала падобныя прышчэпкі ў дзяцінстве. Між тым, гэтая катэгорыя актыўна выязджае за межы краіны, а нават калі і не выязджае, то апошнім часам усё больш замежнікаў прыязджаюць да нас. А ў шэрагу краін сёння захоўваецца нестабільная сітуацыя па захваральнасці на адзёр.

Паводле слоў загадчыцы аддзялення імунапрафілактыкі Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Наталлі ШМЯЛЁВАЙ, у 2013 годзе ў Еўрапейскім рэгіёне СААЗ зарэгістравана звыш 25 тысяч выпадкаў адру ў 34 з 53 краін. Найбольшая колькасць выпадкаў інфекцыі зафіксавана ў Турцыі, Грузіі, Украіне, Вялікабрытаніі, Германіі, Румыніі, Расіі, Нідэрландах. Ля-

тальныя выпадкі — у Грузіі, Турцыі, Румыніі, Вялікабрытаніі. Сярод інфіцыраваных пераважаюць асобы ва ўзросце пасля 20 гадоў.

Грамадзяне старэйшага ўзросту, як правіла, сутыкаліся з інфекцыяй у дзяцінстве, а маладзейшыя прышчэпліваюцца ў абавязковым парадку ў 1 і 6 гадоў згодна з Нацыянальным календаром прафілактычных прышчэпак (да 99 працэнтаў дзіцячага насельніцтва). Для дарослага насельніцтва, вядома ж, планавых прышчэпак няма. Аднак той, хто не ўпэўнены, што атрымаў падобную вакцыну ў дзяцінстве, мае магчымасць абараніць сябе цяпер.

Для правядзення бясплатнай вакцынацыі дастаткова звярнуцца ў паліклініку па месцы жыхарства. Калі на момант звяртання да вакцынацыі будзе ў наяўнасці дастаткова заявіць аб сваім жаданні атрымаць прышчэпку. Жаданне будзе задаволена, як толькі ў медустанова з'явіцца такая магчымасць.

Доктар адкажа

ЯК ДАПАМАГЧЫ ІМУНІТЭТУ

«Што можна параіць дарослым, якія часта хварэюць на прастуду? Раскажыце, калі ласка, аб прэпаратах тымаліна».

Надзея Вячаславаўна, Гродзенская вобласць».

Тлумачыць урач-рэабілітолаг 3-й цэнтральнай раённай клінічнай паліклінікі г. Мінска Надзея ЛАУРЭНЦЬЕВА:

Захваральнасць на вострыя інфекцыі дыхальных шляхоў расце ва ўсім свеце. Гэта своеасаблівы «адказ» нашага арганізма на забруджанне навакольнага, нерацыянальнае выкарыстанне антыбіётыкаў, бытавыя алергіі, курэнне, пагаршэнне стану імунітэту.

Распаўсюджанай памылкай пры барацьбе з прастудай з'яўляецца прыём антыбіётыкаў. Гэта неразумна і небяспечна. Антыбіётыкі прызначаюць толькі ўрач.

Насмарк з'яўляецца самым распаўсюджаным захворваннем у свеце, за што трапіў нават у Кнігу рэкордаў Гінеса. Запаленне слізістай носа рэдка бывае «самастойным», звычайна — як адзін з сімптомаў прастуды або грыпу. Адрозніць іх проста: у першым выпадку жар бывае рэдка. За год можна жакутаваць ад насмарку каля 10 разоў. Яго могуць выклікаць 250 розных відаў рэспіраторных вірусаў, якія паходжаюць са слізістай абалонкі носа, глоткі, гартані, трахеі.

Вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі могуць заражаць аднаго і таго ж чалавека на працягу «прастуднага сезону» некалькі разоў. Такія пацыенты адносяцца да групы тых, «хто часта хварэе», і яны знаходзяцца на дыспансерным назіранні.

Прычын узнікнення паўторных ВРВІ мнозна, але ёсць асноўныя:

- вялікая распаўсюджанасць вірусаў у прыродзе;
- неспрыяльнае ўздзеянне экалогіі, што знясіляе імунітэт;

У Еўропе — тыдзень імунізацыі

22–26 красавіка па ініцыятыве Сусветнай арганізацыі аховы здароўя праходзіць Еўрапейскі тыдзень імунізацыі. Гэта штогадовая кампанія для краін Еўропы нагадвае аб неабходнасці абароны ад інфекцыйных захворванняў з дапамогай прафілактычных прышчэпак.

Дзеючы ў нашай краіне Нацыянальны календар прафілактычных прышчэпак прадугледжвае імунізацыю супраць 12 інфекцый: дыфтэрыі, поліяміэліту, спупняку, коклюшу, туберкулёзу, адру, краснухі, эпідэміятыту, гепатыту В. Дадаткова прадугледжана імунізацыя супраць пнеўмакакавай і гемафілійнай інфекцыі, грыпу — для насельніцтва з найбольшай рызыкай распаўсюджвання і цяжкага працякання інфекцыі.

Прафілактычныя прышчэпкі праводзяцца таксама па эпідэмічных паказаннях супраць 17 інфекцый. Дзякуючы планавай вакцынацыі, летас у краіне не рэгістраваліся выпадкі дыфтэрыі, спупняку, сіндрому прыроджанага краснухі. Знізілася захваральнасць на коклюш, эпідэмічны паратыт. Рэгістраваліся адзінаквыя завезеныя выпадкі адру і краснухі.



— частая эмацыянальная стрэса;

- няправільнае харчаванне;
- няхватка вітамінаў і мікраэлементаў;
- наяўнасць хранічных ачагоў інфекцыі (хранічны танзіліт, адэноіды, карыёзныя зубы і інш.).

Распаўсюджанай памылкай пры барацьбе з прастудай з'яўляецца прыём антыбіётыкаў. Гэта неразумна і небяспечна. Антыбіётыкі прызначаюць толькі ўрач.

Другая распаўсюджаная памылка — хворы працягвае хадзіць на работу, нягледзячы на відэаочныя сімптомы захворвання. Калі ёсць тэмпература, неабходна легчы ў ложак, піць больш вадкасці і выклікаць урача. Пры лёгкай ступені захворвання дастаткова народных сродкаў: гарбата з зёлак, водарная тэрапія, прымочкі, паласканні горла.

Рызыка падхапіць ВРВІ залежыць ад імунітэту — супраціўляльнасці арганізма інфекцыям.

Для падтрымання нармальнага імунітэту неабходна:

1. Харчаванне так, каб атрымаць бялку, тлушчы, вугляводы, вітаміны і мікраэлементы. Перыядычна піць вітамінную гарбату (з шыпшыны, парэчак, абліпкі, м'яты, рамонку), зялёны чай, натуральныя сокі. Восенню і вясною можна прымаць комплекс вітамінаў дадаткова.
2. Пажадана часцей быць на свежым паветры, гуляць у хуткім тэмпе. Заразіцца грыпам на вуліцы практычна немагчыма.
3. Адекватна працы адпачываць і спаць.
4. Мець на ўвазе, што курэнне не толькі ў цэлым дронна ўплывае на імунітэт, але і зніжае мясцовы ахоўны бар'ер — у слізістай носа, трахеі, бронхаў.
5. Трэба апрацаваць згодна з надвор'ем.
6. Добры прафілактычны сродак — аскалінавая мазь (дзецям і дарослым можна змазаць слі-

зістую носа 1–2 разы на дзень на працягу 20–25 дзён).

7. Можна перыядычна ўжываць біядабаўкі (марскія водарасці, муміё, харчовыя валокны, часнок).

Што да тымаліну, то ён адносіцца да вялікай групы прэпаратаў-імунамадулятараў. Прызначэнне на ўвядзенне гэтага прэпарата неабходна атрымаць у тэрапеўта пасля кансультацыі ў імунолага. Хачу папярэдзіць: перш чым выпрабавваць на сабе падобныя лекі, пажадана зрабіць гемаграму — аналіз перыферычнай крыві, каб правесці, ці ў норме селязёнка, лімфавузлы, імунаглубуліны і іншыя паказчыкі. Бо імунная сістэма ў кожнага чалавека мае свае асаблівасці. Самастойны прыём для экстраннай і сезоннай прафілактыкі недапушчальны. Яны прызначаюцца толькі лечацым урачом з улікам індыўідуальных асаблівасцяў арганізма пацыента.

Чырвонае мяса: навошта і колькі?

Прыхільнікі вегетарыянства перакананы, што мяса несумяшчальнае з духоўным ростам. А яшчэ энергетыка забітых жывёл шкодзіць фізічнаму здароўю. Аднак гэта хутчэй пытанне веры, а не навуковых доказаў. Яшчэ старадаўнія плямёны верылі: калі чалавек есць мяса жывёл, ён прысвойвае сабе іх якасці — хітрасць, храбрасць, хуткасць, вастрыню зроку і г. д. Сучаснікі лічаць, што ўжыванне мяса робіць чалавека агрэсіўным і дурнаватым, узмацняе жывёльныя якасці, а значыць, спрыяе дэградацыі. Паспрабуем жа разабрацца.

✓ Чалавек адрозніваецца ад драпежнікаў, і ад траваедных. Чалавек усё-адна, універсальны. М'яса, у адрозненне ад расліннай ежы, хутка насычае, але ў сырым выглядзе патрабуе шмат энергіі для ператраўлівання, таму ўсе драпежнікі пасля палявання спяць. Як толькі чалавек навучыўся гатаваць мяса на агні, ён вызваліў час на інтэлектуальную дзейнасць (выраб прылад працы, наскальны жываліс), а не толькі здабываў «хлеб надзеяны».

✓ Колькасць бялку ў мясе 20–40%, а ў вараных бабовых, агародніне — 3–10%. Арахі і соя змяшчаюць супастаўна з мясам колькасць бялку, аднак гэты бялок горш засвойваецца. Энергія і жыццёва важныя будаўнічыя матэрыялы з мяса хутка ўключваюцца ў абменныя працэсы. А для ператраўлівання і засваення прадуктаў расліннага паходжання арганізму патрабуюцца больш ферментаў і страўнікавага соку. Больш за тое, раслінная ежа змяшчае рэчывы, якія звязваюць такія карысныя элементы, як фіцін, таніны, харчовыя валокны.

✓ Аптымальнае ўжыванне жывёльнага бялку — адна з асноўных умоў добрага імунітэту. Дэфіцыт бялку, кальцыю, фосфару, магнію, крэмнію і г. д., якія мы атрымліваем пераважна з мяса, у тканках апорна-рухальнага апарату зніжае шчыльнасць касцей, аслабляе мышцы і суставы. Дэфіцыт селену выклікае дыстрафію мускулатуры, у тым ліку сардэчнай мышцы, і дыстрафію элачнай тканкі — звязак, суставаў. Словам, яны хутчэй старэюць ад дэфі-



цыту жывёльнага бялку ў рацыёне. Іншая рэч — лішак таксама шкодны.

✓ **Надта высокая колькасць бялку ў рацыёне прыводзіць да страт кальцыю і перагрузкі мочавыдзяляльнай сістэмы, павышае рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, інсульту і пухлін. Высокае ўжыванне бялку можа быць апраўдана павышанымі фізічнымі напружаннямі, а пры малаактыўным ладзе жыцця шкоды ад лішка мяса ў меню будзе больш, чым карысці.**

✓ Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе ўжываць даросламу чалавеку прыкладна 0,6–0,8 г бялку на кг вагі. Прычым гэтая норма павінна толькі напалову складацца з жывёльнага бялку, другая — з расліннага. Атрымліваецца 50 г мяса на дзень. Сцвярджаецца, што ўжыванне звыш 100 г чырвонага мяса штодня павялічвае рызыку развіцця раку страўніка. Таму яго рэкамендуецца есці не часцей за 3 разы на тыдзень, а ў астатнія дні змяняць белым мясам птушак, рыбай.

✓ **М'яса спраўды можна лічыць пастаўшчыком таксінаў у наш арганізм. Гэта звязана з яго якасцю і тым, у якіх умовах гадуюць жывёлы, выкарыстаннем антыбіётыкаў, гармонаў, хімічных рэчываў у кармах, кансервантаў, неабходных для захоўвання падчас продажу.**

✓ Ідэальна аддаваць перавагу свежаму мясу, а не мясепрадуктам і паўфабрыкатам. М'яса трэба вымочваць у халоднай вадзе. Не выкарыстоўвайце першы булён (злівайце яго і варыце ў «чыстай» вадзе).

ДАЎЖЭЙ ПРАЖЫВЕШ?

Цэны на мяса так і схіляюць да разважанняў наконт папаўнення шэрагу вегетарыянцаў (вегану). Веганы, дарэчы, бываюць розныя. Ёсць тыя, што не ядуць толькі мяса, але не адмаўляюцца ад рыбы і малоскаў. Іншыя адмаўляюцца ад яек, але пакаюць у рацыёне малочныя прадукты (хоць яны і жывёльнага паходжання). Ёсць яшчэ сыраеды, якія нават агародніну перад ужываннем у ежу ніяк не апрацоўваюць. Існуе цэлая сістэма харчавання, у якой цалкам выключваюцца ўжыванне ўсякай ежы, якая падвяргаецца цеплавой апрацоўцы.

Веганы ўпэўнены, што ўся ежа жывёльнага паходжання шкодная для здароўя. А таму нават дзецям супрацьпаказана. Між тым, у мясе ёсць шмат карысных рэчываў. Ці можна кампенсавать агароднінай тое, што ёсць у жывёльных прадуктах? Паводле некаторых даследаванняў, калі дзеці дашкольнага ўзросту не ўжываюць мяса, рыбы і яек, гэта адбываецца на іх фізічным развіцці; яны горш растуць, у іх крыві менш эрытрацытаў. Дзеці, якія не ўжываюць малочныя прадукты, маюць праблемы з зубамі і касцамі.

Вегетарыянцы запэўніваюць, што адмова ад жывёльнай ежы гарантуе ім больш працяглае жыццё. Між тым, на свеце ёсць нямяла людзей, якія дажылі да глыбокай старасці, не бышышы «траваеднымі». Дастаткова паглядзець на каўказцаў, дзе шашлык з бараніны — нацыянальная страва.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

3 мэтай прафілактыкі

У Віцебскім абласным кардыялагічным дыспансэры можна атрымаць адказ на пытанне, ці пагражаюць вам інфаркт або інсульт. Спецыялісты ў першую чаргу раскажваюць пацыентам, што трэба рабіць для падрыхтоўкі гэтага захворвання, а пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў бясплатна выконваюцца абследаванні. Аднак пры жаданні лобы здаровы можа прыкладна за 200 тысяч рублёў зрабіць неабходны аналіз крыві і кардыяграму, паведамляе галоўны ўрач Віцебскага абласнога кардыялагічнага дыспансэра Уладзімір ЛУГАВОЙ.

На працягу пяці гадоў у Віцебску праводзіўся спецыяльны маніторынг — спецыялісты назіралі за станам здароўя 3,5 тысяч чалавек. Канчатковыя звесткі будучы вядомыя ў чэрвені, аднак ужо сёння адзначаецца, што моцнага росту захваральнасці не назіраецца.

Псіхалогія для ўсіх

Прычыны многіх сямейных канфліктаў могуць хавацца ў нашым выхаванні. Дзеці якіх бацькоў маюць большую рызыку перажыць развод? Раскажыце нам Мінскага гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансэра Аляксея ГОРУШКІН.

У многіх сем'ях жыццё падпарадкоўваецца капрызам і жаданню аднаго дзіцяці. Урацце такое дзіця прымае думачы толькі пра сябе. Яно колькі хоча і калі хоча сязіць у адзіноце лі камп'ютара, тэлевізара, значыцца, у сваім пакоі тады, калі яму гэта патрэбна. Цзісім не дзіўна, што само фізічнае суіснаванне з некім яшчэ неверагодна стабільна, а клопат ад некім становіцца проста неспасібнай працай.

Віяснова. Калі ў вас адно дзіця, ніколі не дазваляйце яму сесці вам на галаву. Ёсць сем'я, у якіх тата і мама вельмі любяць адно аднаго, а сваё дзіця любяць яшчэ больш, а значыць, ставяць яго на першае месца. Такія бацькі становяцца ідэалам. Калі ты расцеш у такой сям'і, то хочацца знайсці толькі прычыну або прычыну. Больш за тое, узнікае і жаданне атрымаць менаві-

СЛУХАЦЦА ДОКТАРА — ВЫГАДНА!

— Нашы людзі пачалі больш уважліва ставіцца да стану свайго здароўя, — кажа загадчык кафедры тэрапіі факультэта павышэння кваліфікацыі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта прафесар Уладзіслаў ПАПЛАЎ. — Часцей набываюць карысныя прадукты харчавання. А якаснае харчаванне — адзін з сакрэтаў даўгалецтва... Памятаю, як у маскоўскі медінстытут прыехала першая амерыканская дэлегацыя. Адвэл гасцей у лепшы рэстаран нацыянальнай кухні — хацелі адб'юць ды ікрой накарміць... А тыя: нам бы рыбу і пажадана адвараную. Гэта быў шок для афіцыйнтаў і работнікаў кухні.

Для лячэння хворых у нашай краіне створаны ўсе належныя ўмовы, адпавядае сусветным стандартам. Дастаткова прыгадаць, як летас адзін 40-гадовы немец прыехаў у Віцебск і перанёс тут інфаркт. Віцебскія спецыялісты звязаліся пасля з нямецкімі калегамі, расказалі пра тое, што зрабілі, каб дапамагчы пацыенту. Тры саказалі, што ў іх да беларускіх урачоў няма ніякіх пытанняў. Аднак важна сказаць і пра «лячэнне» здаровых — эфектыўную сістэму прафілактыкі.

У Рэспубліцы Беларусь новыя падыходы да дыспансерызацыі, — каб грамадзяніну было эканамічна выгадна весці здаровы лад жыцця, каб ён своечасова наведваў медыкум, выконваў усе рэкамендацыі урачоў, — працягвае Уладзіслаў Паплаў. — А ў нас пакуль няма ніякага сур'ёзнага «стымулу». Многія пацыенты трымаюцца прыпынку: хачу — прымаю лекі, не хачу — не прымаю. Адсюль і высокая колькасць тых жа інсультаў. Наслеў час пошуку адекватных стымулюючых захадаў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

ЧЫЯ СЯМ'Я РАЗВАЛІЦЦА?

Нормай стасункаў для многіх «нашых» людзей з'яўляецца прэтэнзія, якая пры любым зручным выпадку вылятае з нас, як куля з аўтамата.

Калі дзеці выхоўваюцца там, дзе прэтэнзіі бацькоў адно да аднаго ніколі не заканчваюцца, то ў іх таксама амаль няма шанцаў стварыць уласную здаровую сям'ю. Прычынай разводу ў такіх сем'ях называюць п'янства мужа, тэлеманію, камп'ютараманію. Аднак сапраўднай прычынай разрыву адносін і нязручным выпадкам вылятае з нас, як куля з аўтамата. Але тут прэтэнзія ўзводзіцца ў ранг закона.

Пры гэтым часта бацькі аднаго з партнёраў па шлюбe валодаюць інфармацыяй аб самых інтымных баках жывыя пары і першымі падзіваюць «дровы» ў «вайну» дзіцяцей. Такі саюз асуджаны на сумны фінал.

Віяснова. Любая здаровая сям'я павінна быць аўтаномнай, а па першым часе наоуг замкнёнай на сабе, у першую чаргу ў сэнсе духоўным.

асаблівага гонару, прэстыжу і ста-тусу. Такія людзі адразу выбіраюць няправільны артыфіц, а таму ўжо пасля мядовага месяца ўсведамляюць, што не падыходзіць адно аднаму. Гэта цэлая драма, асабліва калі на момант скасавання шлюбу ўжо ёсць дзеці.

Віяснова. Не варту прыслухоўвацца да грамадскай думкі. Трэба развівацца, атрымліваць добрую адукацыю, прымаць самастойны ўзвжаныя рашэнні.

Ёсць сем'і, дзе партнёры пражылі разам шмат гадоў, вырасілі дзіцяці і аднойчы... разышліся, бо з цягам часу пацучэ знікла. А бывае, што каханна не было ад самага пачатку... Не ўсе людзі аказваюцца гатовымі да такога павароту падзей. Асабліва жанчыны. У выніку скасавання працяглага шлюбу яны застаюцца ў дэпрэсіі, са страхам сустрачаць старасць у адзіноце.

Які шлюб можа стаць трывалым? Толькі той, у якім побач аказаліся два чалавекі без комплексав, нармальных і шчаслівых паасобку, якія вырашылі жыць разам для яшчэ большага шчасця.

Над выпускам працавала Святлана БАРЫСЕНКА.

Сумесны праект газеты «Звязда», Нацыянальнага алімпійскага камітэта і Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь

Грошы на хакейным полі

ВАЛАНЦЁРЫ АТРЫМАЮЦЬ ПРАЗРЫСТЫЯ КАРТКІ НА АПЛАТУ ХАРЧАВАННЯ

Прыорбанк сумесна з нацыянальнай плацежнай сістэмай БЕЛКАРТ выпусціў адзіную на беларускім рынку банкаўскую картку, якая прысвечана чэмпіяна-ту свету па хакеі.



Новая картка прадстаўлена двума прадуктамі — перадаплачана падаарунаваў і дэбетавая плацежная карткі. «Гэта першая перадаплачана картка нацыянальнай плацежнай сістэмы на беларускім рынку, — адзначае дырэктар ЗАТ «Плацежная сістэма БЕЛКАРТ» Аляксандр СІТНІКАЎ. — Такія карткі — гэта агульнасусветны перспектывны тэндэж у развіцці карткавага бізнесу. Ва ўсім свеце менавіта яны лічацца асновай прасоўвання карткавых прадуктаў сярод тых, хто па той ці іншай прычыне не карыстаецца банкаўскімі паслугамі. Паскольку на картцы адсутнічаюць персаніфікаваныя звесткі, яе можна падаарунаваць у любы момант іншым чалавеку для выкарыстання». Апошнім часам вельмі шмат увагі ў нашай краіне надаецца развіццю

«Абедзве карткі могуць стаць добрым сувернірам. І чым больш вы будзеце імі карыстацца, тым больш яны будуць падобны на сапраўднае хакейнае поле 3-за драпін — як ад канькоў», — дадае Мікіта АЛЫМАЎ, начальнік аддзела карткавых прадуктаў дэпартаменту па працы з прыватнымі кліентамі Прыорбанка.

Адзначым, што такія ж карткі змогуць аформіць сабе ўсе, хто жадае, у банку на працягу мая. А перадаплачаныя карткі можна будзе набыць падчас чэмпіянату ў фан-зонах калі «Мінск-Арэны» і «Чыжоўка-Арэны».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ, фота аўтара.

Сямнаццацатая каманда хакейнага свята

КОНКУРС НА ПРАВА ЗВАЦА ВАЛАНЦЁРАМ НА ЧЭМПІЯНАЦЕ СВЕТУ СКЛАЎ ЧАТЫРЫ ЧАЛАВЕКІ НА МЕСЦА

На міжнародных спартыўных спаборніцтвах, канцэртах сусветных «зорак» і іншых буйных мерапрыемствах гэтыя людзі застаюцца ў цені. Яны, як суфлёры ў тэатры: ствараюць настрой, задаюць тон вечару і дапамагаюць асноўным «дзеючым асобам». Усе падзеі яны прапускаюць праз сябе, а назіраюць за відэапрацаванымі здымкамі, нібыта ў замочную шчыліну. Працу валанцёраў часта недаацэньваюць, а між іншым за ёй стаіць не адзін тыдзень падрыхтоўкі, не адзін працэнт падручнік і не адна гадзіна практыкі. У інтэрв'ю «Алімпіец» менеджар валанцёрскай праграмы Дырэктар па правядзенні чэмпіянату свету па хакеі 2014 г. Максім КАШКАЛДА раскрывае сакрэты падрыхтоўкі валанцёраў.



не ўпэўнены, што непаўналетнія здолелі б справіцца з пэўнымі заданнямі, сітуацыямі і г.д. Нягледзячы на тое, што ва ўсіх СМІ мы ўказвалі абмежаванне «ад 18 гадоў», прыкладна 4% заявак прыйшло ад непаўналетніх асоб. Былі і тыя, хто ўтойваў свой рэальны ўзрост. Гэтыя заяўкі мы, вядома, не разглядалі. Тым не менш ёсць адзін кірунак, дзе мы будзем задзейнічаць асоб маладзёйшых за 18 гадоў, — гэта гульні юніёрскіх каманд «Дынама-Мінск» і «Юнацтва», якія будуць дапамагаць чысціць лёд падчас матчаў. Але, паверце, гэтыя хлопчыкі не пашкадуюць: на чэмпіянаце свету ў іх будуць «самыя прэміумныя» месцы (адрозніваць ад бортам хакейнай пляцоўкі) і яны змогуць назіраць за «зоркамі» хакея ва ўсёй красе.

— А што датычыцца гендарных паказчыкаў?

— Сярод нашых валанцёраў — 65% дзючат і 35% хлопцаў. Прыкладна такіх лічбаў мы і чакалі. Тая ж самая карціна была і на папярэдніх стартах, дзе мы адпрацоўвалі валанцёрскаю сістэму. Перш за ўсё, я маю на ўвазе чэмпіянат свету па веласпорце на трэку і першынства Еўропы па боксе, якія летась прайшлі ў Мінску. На

ба разумець, што ў большасці выпадкаў валанцёры будуць кантактаваць з бальшчыкамі, якія могуць, скажам так, экзаменаваць «недасведчаную моладзь». Што датычыцца моўнай падрыхтоўкі, то абсалютна для кожнага кірунку была распрацавана сваё праграма. Гэтыя матэрыялы размешчаны ў інтэрнэце — напрыклад, на сайце Мінскага лінгвістычнага ўніверсітэта. Валанцёры могуць спампаваць іх на мабільныя тэлефоны і ў любы час пазаймацца, паўтарыць прайздэнае. Дарэчы, усе навуцальныя семінары валанцёры прымалі «на ура», бо заняты праходзілі ў інтэрактыўным фармаце. Напрыклад, калі мы размаўляем пра псіхалагічны зносіны, то гэта было не нудным пераказам тэорыі — аб'ект, прадмет, плын і іншыя навуковыя катэгорыі... Выкладчыкі не проста тлумачылі сутнасць рэчэй, але і дэманстравалі ўсё гэта на практыцы — мадэлявалі сітуацыю, у

Раскажыце, калі ласка, як праходзіў адбор валанцёраў для чэмпіянату свету па хакеі-2014 ў Мінску.

— Набор валанцёраў пачаўся больш чым паўгода таму. На момант дэдлайну мы атрымалі каля 3800 заявак. Улічваючы, што конкурс быў вялікі — амаль што 4 чалавекі на месца, адбіралі людзей з добрым веданнем замежных моў. Асабліва гэта датычыцца лінгвістычнага сектара — валанцёраў-перакладчыкаў. Большасць з іх адной мовай валодае ідэальна, а некаторыя ведаюць дзве ці больш. Калі ідзе гаворка пра вадзіцеляў ці медперсонал, то патрабаванні да валодання мовай былі паніжаныя.

мя выдатнага ведання моў і адпаведнага вопыту, абавязковым патрабаваннем да гэтых валанцёраў было, так скажам, веданне матчасткі: яны павінны разбірацца ў хакеі, ведаць усё этапы падрыхтоўкі да матча і паслядоўнасць таго, што адбываецца пасля. — флэш-інтэрв'ю ў мікст-зоне, прэс-канферэнцыі, аднаўленчыя працэдурі. Астатнія групы — гэта вадзіцелі, валанцёры, якія будуць працаваць у прэс-цэнтрах і акрэдытацыйных цэнтрах, у зонах сустрэчы замежных гасцей — напрыклад, на чыгуначных вакзалах. Ёсць нават катэгорыя валанцёраў, якія будуць працаваць на памежных пераходах, дапамагаць мількінам, растлумачваць турыстам працэдурі афармлення ўезду і г.д.

Дарэчы, самы нявыпытны наш гід-перакладчык прайшоў чатыры падобныя мерапрыемствы. Ёсць валанцёры, якія працавалі і на Алімпійскіх гульнях, і тыя, хто даўно пераступіў планку ў 50 міжнародных мерапрыемстваў.

Хто будзе непасрэдна арганізоўваць працу валанцёраў падчас чэмпіянату свету?

— На ўсіх валанцёраў — а гэта 1050 чалавек — у нас толькі 10 менеджараў. Гэта, дарэчы, стаўкі, якія атрымаюцца. На кожнай з арэн, напрыклад, будзе па два такіх кіраўнікі. Астатнія будуць працаваць па іншых кірунках. Зразумела, мне хацелася б мець больш менеджараў, але, як казалі ў тым фільме, жаданні не супадаюць з магчымасцямі. Нядаўна я размаўляў з кіраўніком валанцёрскага цэнтра алімпійскага Сочи, дзюк у іх на кожных 25 валанцёраў быў свой лідар. А ў нас атрымліваецца — адзін на 105 чалавек. Так што нам будзе больш складана, чым расійскім калектывам, але, упэўнены, мы справімся!

Анастасія ЗЯНЬКЕВІЧ і Таццяна ПРАКАПЕНКА, студэнткі першага курса БДУФК, валанцёры групы кіравання плынямі.

Таццяна (на фота злева): У пачатку навучальнага года ва ўніверсітэце нам пранавалі паўдзельнічаць у конкурсе валанцёраў чэмпіянату свету па хакеі. Запоўнілі анкету, дзе пазначылі асноўныя звесткі пра сябе, інтарэсы, узровень валодання замежных мовамі і іншую базавую інфармацыю. А ў сакавіку нам патэлефанавалі і запрасілі на арганізацыйны сход. Гэта была вельмі прыемная навіна. Мы проста не маглі ўпусціць магчымасць дакрануцца да такой неверагоднай падзеі. І не тое што дакрануцца, а стаць яе пайнаватарамі ўдзельнікамі. Нават калі б ва ўніверсітэце нам не пранавалі запоўніць анкету, самі б знайшлі гэтыя формы і адаслалі свае заяўкі. Ужо толькі навуцальныя семінары, якія для нас праводзілі, сталі карыснымі вопытам. Мабыць, упершыню зразумелі, што заняты могуць быць цікавымі і не сумнымі.



Анастасія (на фота справа): Мы ўжо адпрацавалі некалькі мерапрыемстваў на «Чыжоўка-Арэне» — гэта былі хакейныя матчы чэмпіянату краіны і дзіцячага турніру «Кубак Газпрам нафты». На апошнім спаборніцтве, безумоўна, было больш наведвальнікаў, чым на гульніх экстралігі. Таму ўжо прыкладна ўяўляем, што нас чакае ў май. Вядома, бывае складана: доўгі час на нагах, у любой сітуацыі трэба заставацца прыветлівай і спакойнай, а людзі ж — розныя! Бывае, лаюцца, крытыкуюць на роўным месцы, прасяць пазваць менеджара. Але гэта, хутчэй, выклічэнні з правілаў. Ды і на курсах нас вучылі, як вадзіць сябе ў падобных сітуацыях. Плюс я падрацоўваю афіцыйна, таму вельмі часта сутыкаюся з такімі прэтэнзіямі і ведаю, як з гэтым змагацца (смяецца).

Таццяна: І зноў такі, галоўнае, што ў нас будзе магчымасць паназіраць за найбуйнейшым спартыўным турнірам свету знутры, усімі этапамі падрыхтоўкі, арганізацыі, аж да чырымоўнага закрыцця. Акрамя гэтага, для нас, як для будучых спецыялістаў у сферы турызму, важнае значэнне мае вопыт стасункаў з замежнікамі. Таксама прыемна, што ў нас будуць пэўныя бонусы: па валанцёрскай акрэдытацыі мы зможам наведаць усё матчы чэмпіянату, нават не ў свае «працоўныя» дні. Ды і за кожную змену аплачваюць харчаванне.

Анастасія: Грошы — гэта, безумоўна, важна, але для мяне на першым плане — спартыўны складнік. Хакей гляджу даўно, балею за «Юнацтва» і «Шахцёр». Дарэчы, у апошняй камандзе гуляў мой малады чалавек. Восі і сярёжку паступова знаёмліў з гэтым відам спорту. Цяпер разам чакаем старту чэмпіянату, каб акунцаць у гэтай свята з галавой.

У заяўках, апроч стандартнага анкетавання, было поле, дзе кандыдаты маглі пазначыць вопыт работы на папярэдніх мерапрыемствах — спартыўных ці масавых інашага фармату, і гэты момант мы таксама ўлічвалі ў першую чаргу. Звярталі ўвагу і на графу, дзе прынята апісваць свае навукі і іншыя ўменні. Вопытныя валанцёры, дарэчы, ужо ведаюць, што гэты раздзел лепш не прапускаць. Менавіта ў ім можна звярнуць на сябе ўвагу, калі, скажам, у кандыдата няма вялікага вопыту, а жадання працаваць — зашмат. Менавіта апошняе было самым галоўным крытэрыем для адбору.

— На колькі катэгорыі былі падзелены адарваны добраахвотнікі?

— Усіх валанцёраў мы разбілі на 11 катэгорыяў. Некаторыя з якіх падзяляюцца яшчэ на некалькі груп. Напрыклад, калі гэта група аказання садаёйнавання глядачам (самая шматлікая катэгорыя!), то тут важна, на якіх месцах будуць працаваць валанцёры — ці гэта фан-зона, ці КПП, ці ўнутры арэны і г.д. Тое ж самае датычыцца медперсоналу — медыцынскі сэрвіс на арэнах, у спартыўнай зоне ці на допінг-кантролі. Самай запатрабаванай была катэгорыя team host — гіды-перакладчыкі хакейных каманд. Зразумела, што, акра-

мя выдатнага ведання моў і адпаведнага вопыту, абавязковым патрабаваннем да гэтых валанцёраў было, так скажам, веданне матчасткі: яны павінны разбірацца ў хакеі, ведаць усё этапы падрыхтоўкі да матча і паслядоўнасць таго, што адбываецца пасля. — флэш-інтэрв'ю ў мікст-зоне, прэс-канферэнцыі, аднаўленчыя працэдурі. Астатнія групы — гэта вадзіцелі, валанцёры, якія будуць працаваць у прэс-цэнтрах і акрэдытацыйных цэнтрах, у зонах сустрэчы замежных гасцей — напрыклад, на чыгуначных вакзалах. Ёсць нават катэгорыя валанцёраў, якія будуць працаваць на памежных пераходах, дапамагаць мількінам, растлумачваць турыстам працэдурі афармлення ўезду і г.д.

— Якую групу валанцёраў чакаў найбольш жорсткі адбор?

— Безумоўна, team host. Мінімальныя патрабаванні — адпрацаваныя два турніры міжнароднага фармату ад шасці каманд і больш, адпаведнае веданне мовы той каманды, з якой трэба будзе працаваць, ці (калі гэта рэдка можа быць шведскай, дацкай, нарвежскай) абавязкова ідэальнае англіскае мова. Дарэчы, самы нявыпытны наш гід-перакладчык прайшоў чатыры падобныя мерапрыемствы. Ёсць валанцёры, якія працавалі і на Алімпійскіх гульнях, і тыя, хто даўно пераступіў планку ў 50 міжнародных мерапрыемстваў. Гэта сапраўды надзейная каманда, кожны з якой можа «закрыць» пытанне на ўзроўні менеджара ў федэрацыі.

— Ці былі абмежаванні ў ўзросце?

— Прышлось ўвесці ніжнюю ўзроставую планку ў 18 гадоў, каб паменшыць цяганіну з юрыдычнымі фармальнасцямі. Бо калі мы, дапусцім, падключаем школьнікаў, патрэбны дазвол бацькоў. Акрамя гэтага, існуе абмежаванне па колькасці працоўных гадзін для дзяцей. Ды і, калі казаць шырыя,

гэтых мерапрыемствах мы вымушталі ўніверсальных супрацоўнікаў, якія ў выпадку неабходнасці змогуць замяніць любога з 1050 валанцёраў чэмпіянату свету па хакеі. Напрыклад, сёння ён дапамагае ў шпіталі, заўтра — едзе сустракаць гасцей у аэрапорт, паслязаўтра — дзюжурцы ў акрэдытацыйным цэнтры. Па вялікім рахунку, гэта ўжо гатовыя спецыялісты — менеджары шырокага профілю.

— Што з сабе ўяўляла падрыхтоўка валанцёраў?

— У залежнасці ад кірунку дзейнасці навучанне займала розны час. Агульнае тэорыю валанцёры праходзілі на працягу трох выхадных — свайго роду інтэнсіўныя курсы, арганізаваныя на базе педагагічнага і лінгвістычнага ўніверсітэтаў. Гэта былі практычныя заняткі па псіхалагічны зносіны, асноўнае бяспекі і лінгвістыцы. Таксама хлопцы і дзючаты праслухалі аглядную лекцыю па гісторыі Мінска, яго славуцасях, бо не ўсе валанцёры — сталічныя жыхары. Асобная частка лекцыі была прысвечана гісторыі хакея, дасягненням нацыянальнай каманды і важнейшым вехам у беларускім спорце. Трэ-

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

Алімпійская надзея

«У ПАВЕТРЫ Я ГУБЛЯЮ СТРАХ ВЫШЫНІ»

Развіццё скачкоў на батуте як віда спорту бярэ свой пачатак у 1930-х гг., калі амерыканец Джордж Нісан вынайшаў гэты акрабачны снарад. Але першы чэмпіянат свету адбыўся толькі ў 1964 годзе. Гэта малады від спорту нават па міжнародным мерках. Тым не менш скачкі на батуте ў Беларусі развіваюцца хуткімі тэмпамі. З'яўляюцца перспектывныя спартсмены, здольныя прэтэндаваць на самыя высокія дасягненні. А ў будучым верасні ў Мінску ўпершыню пройдзе этап Кубка свету, на якім сваю скарбонку медалёў паспрабуе папоўніць прызёрка чэмпіянату свету і Еўропы ў камандных спаборніцтвах Ганна ГАРЧАНЮК. Карэспандэнты «Алімпіец» наведалі трэнерскую спартсменку, каб даведацца, у чыіх руках знаходзіцца жыццё батутасцяж, калі на дапамогу прыходзіць псіхолог і чаму атлеты зацікаўляюцца Цырку дзю Салей.



ладна разумееш, над чым трэба працаваць. У фінале чэмпіянату свету толькі складанае праграмы я прайгравала 2 балы. Трэба развучаць новыя элементы, а з гэтым ёсць пэўныя праблемы. Не заўсёды галава, так бы мовіць, паспявае за цэлам. Патрэбны час, каб адшліфаваць новыя элементы, прывыкнуць да іх... А ў нас — спаборніцтва за спаборніцтвамі, і таму развучаць новую праграму, па вялікім рахунку, некалі.

Яшчэ больш батутысты павінны давяраць сваім страхоўшчыкам, якія падчас выканання праграмы «дзюжурца» з матам у руках і гатовы зваць спартсмена, калі таго выштурхне снарад. На спаборніцтвах галоўнаму страхоўшчыку абавязкова дапамагаюць яшчэ чатыры чалавекі, расставленыя па перыметры батута. Былі выпадкі, калі страхоўшчыкі ратавалі спартсмена жывіць. Таму Аня даўрае гэтую місію толькі трэнеру... свайму маладому чалавеку — таксама члену нацыянальнай зборнай па скачках на батуте.

Батут — для маленькай непаседы

— Часцей за ўсё скачкі на батуте чамусьці асацыююцца са спартыўнай гімнастыкай, але ў гэтых відах спорту зусім розная спецыфіка, — распавядае Аня. — Прынцыповае адрозненне гэтых дысцыплін — задзейнічанне розных груп мышцаў. Напрыклад, пасля батута перайсці на дыван і выканаць скачок амаль што немагчыма: існуе вялікая рызыка атрымаць траўму. А вось тыя, хто перайшоў са спартыўнай гімнастыкі на батут, маюць пэўную перавагу — добрую фізічную падрыхтоўку. Бо на батут трэба прыходзіць натрэніраваным, інакш любое няўдалае прыземленне можа скончыцца траўмай, што снарад выштурхне спартсмена вонкі.

На батут Аня таксама прыйшла пасля спартыўнай гімнасты-

Так у шэсць гадоў Аня пачала здзяйсняць сваю мару. Парадаксальна, але спартсменка прызнаецца, што дагэтуль баіцца вышыні. Праўда, калі знаходзіцца ў паветры і кантралюе свае рухі, гэты страх кудысьці знікае.

Каралева «драўляных медалёў»

Мінулы сезон стаў удальным для Ані. На чэмпіянаце свету ў Сафіі ўдалося заваяваць «бронзу» ў камандных спаборніцтвах і наблізіцца да подыума ў індывідуальных скачках.

— Больш за ўсё мяне парадвала тое, што ўвесь турнір атрымалася прайсці без зрываў. Часцей за ўсё здараецца так, што чыста адпрацоўваеш толькі ў адным ці двух відах праграмы, а ў трэцім — з'яўляюцца праблемы. На першынстве свету ў кожным практыкаванні я дайшла да кан-

ца — гэта было самым прыемным.

Да няўдач у індывідуальным разрадзе (калі 4-е месца можна лічыць няўдалым). Батутыстка ставіцца цяжка і разважліва.

— Чацвёртае месца я займала, напэўна, часцей, чым хто-небудзь іншы. Увесь 2011 год я ўстанавіла рэкорд па колькасці «драўляных медалёў», — смяецца дзючатына. — З аднаго боку, безумоўна, кр'юдна; з іншага — дак-

Калі галава «адключасца»...

Насамрэч, псіхалагічная падрыхтоўка — гэта ледзье не аснова скачкоў на батуте. Часам бывае так: спартсмен настолькі «завучаецца», што ў момант скачка не разумее, што ён круціць. У такіх момантах асабліва важна, каб побач быў псіхолог, які б дапамог разабрацца з крызісным этапам.

— Упершыню я звярнулася да псіхолога некалькі гадоў таму. Ярка развучаць новы элемент, і галава ўжо туга «працавала», ад бясхочных спроб, трэнерова. Патрэбна была дапамога збоку. І работа са спецыялістам мне сапраўды дапамагла. З таго часу я перыядычна звяртаюся да псіхолога. Тым больш што з нашай камандай працуюць падобны спецыяліст — ездзіць з намі на спаборніцтвах, прысутнічае на зборах.

Судзейскі фактар

Скачкі на батуте можна сме-ла адносіць да суб'ектывных відаў спорту. Так, у іх не ацэньваецца артэстызм, як у фігурным катанні ці мастацкай гімнастыцы. Тым не менш адзнакі за тэхніку іншай важна, каб побач быў псіхолог, які б дапамог разабрацца з крызісным этапам.

— Упершыню я звярнулася да псіхолога некалькі гадоў таму. Ярка развучаць новы элемент, і галава ўжо туга «працавала», ад бясхочных спроб, трэнерова. Патрэбна была дапамога збоку. І работа са спецыялістам мне сапраўды дапамагла. З таго часу я перыядычна звяртаюся да псіхолога. Тым больш што з нашай камандай працуюць падобны спецыяліст — ездзіць з намі на спаборніцтвах, прысутнічае на зборах.

Казусы з судзействам — нярэдка з'ява для скачкоў на батуте. Аня са сціплай усмешкай успамінае, як некалькі гадоў таму на спаборніцтвах у Санкт-Пецярбургу ў яе літаральна адабралі «бронзу»:

— Няправільна падлічылі балы саперніцы, завялікі ёй складанасць. Але судзейскую памылку выявілі пазна. У выніку гэтых судзейскіх дэмафілікаваў на сур'ёзны тэрмін. Аднак медаль мне, вядома, ніхто не вярнуў.



Цырк пачакае!

Па відэааналізі скачкі на батуте нічым не саступаюць фігурнаму катанню, мастацкай (ды і спартыўнай) гімнастыцы, але

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ, фота Надзеі БУЖАН

БАЛАНС на 1 января 2014 года млн руб.

АКТИВ	31 декабря 2012		31 декабря 2013	
	31 декабря 2012	31 декабря 2013	31 декабря 2012	31 декабря 2013
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1	1	Уставный капитал	2
ИТОГО по разделу I	1	1	Неразмещенная прибыль	59
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1	1	ИТОГО по разделу III	61
Расходы будущих периодов	2	2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48
Краткосрочная дебиторская задолженность	51	38	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
Денежные средства и их эквиваленты	21	24	ИТОГО по разделу V	15
ИТОГО по разделу II	75	65	БАЛАНС	76
БАЛАНС	76	66		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 января по 31 декабря 2013 года млн руб.

Наименование показателя	За 2013 г.		За 2012 г.	
	31 декабря 2013	31 декабря 2012	31 декабря 2012	31 декабря 2012
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	545	545	648	389
Собеспоможение реализованных товаров, продукции, работ, услуг	68	68	477	389
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	477	389	220	219
Управленческие расходы	220	219		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	257	170		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) по текущей деятельности	257	170		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения	257	170		
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	257	170		
СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	257	170		

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПрофитБрокер» за 2013 г.

По моему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ПрофитБрокер», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «ПрофитБрокер» на 1 января 2014 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г., при этом соврешенные ООО «ПрофитБрокер» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Дата аудиторского заключения 21 февраля 2014 г.
Аудитор-индивидуальный предприниматель Ткач Светлана Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации от 24 августа 2000 г. № 955 выдано Минским горисполкомом, квалификационный аттестат аудитора № 0000077 от 01.10.2002 г. выдан Министерством финансов Республики Беларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение «Минстрой» доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в ПРОЕКТНУЮ ДЕКАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Прытыцкого, Скрипникова, Одицова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 12, № 13, № 16, № 17, № 20, № 21, № 24, № 25, № 28, № 29, № 30, № 33, № 34, № 36, № 37, № 38, № 40, № 42, № 43, № 49, № 53, № 57, № 61, № 65, № 69, № 73, № 77, № 80, № 83, № 84, № 85, № 87, № 92, № 96, № 99, № 100, № 103, № 104, № 105, № 107, № 108, № 109, № 111, № 112, № 113, № 115, № 116, № 117, № 119, № 120, № 121, № 123, № 124, № 125, № 127, № 128, № 131, № 136, № 139, № 140, № 143, № 144, № 145, № 147, № 148, № 149, № 151, № 152, № 153, № 155, № 156, № 159 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: 3-комнатные квартиры – 1280 долларов США, 2-комнатные квартиры – 1400 долларов США.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США эквивалентом стоимости 1 кв. метра общей площади в долларах США эквивалентом стоимости 1 кв. м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США и составляет, соответственно, 1230 долларов США и 1350 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после публикации настоящего извещения в проектной декларации в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления на заключение договора и не сообщил об уважительных причинах своей неяви, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор *Н.В. Милославский*

Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк»

www.bsb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки		в (в миллионах белорусских рублей)	
			На 01 апреля 2014 г.	На 01 апреля 2013 г.		
1	2	3	4	5	6	
I. АКТИВЫ						
2	Денежные средства	1101	194 352,4	158 115,7		
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	60 596,3	71 756,5		
4	Средства в Национальном банке	1103	189 678,7	213 284,7		
5	Средства в банках	1104	488 972,1	281 110,0		
6	Ценные бумаги	1105	94 742,5	46 828,8		
7	Кредиты клиентам	1106	56 988,6	88 879,0		
8	Производные финансовые активы	1107	2 134,5	0,0		
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	15,0	15,0		
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	288 171,8	208 751,0		
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	0,0	0,0		
12	Прочие активы	1111	42 281,2	39 620,8		
13	ИТОГО активы	11	1 417 932,5	1 108 362,1		
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
14	Средства Национального банка	1201	32 147,4	31 540,7		
15	Средства банков	1202	76 557,0	26 185,3		
16	Средства клиентов	1203	887 030,3	734 357,7		
17	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	0,0	0,0		
18	Производные финансовые обязательства	1205	3 370,9	0,0		
19	Прочие обязательства	1206	9 313,0	4 535,0		
20	ВСЕГО обязательства	120	1 008 418,6	796 618,7		
III. КАПИТАЛ						
21	Уставный фонд	1211	153 800,0	153 800,0		
22	Эмиссионный доход	1212	0,0	0,0		
23	Резервный фонд	1213	10 837,7	8 590,3		
24	Фонд переоценки статей баланса	1214	168 865,9	131 871,4		
25	Налог на прибыль	1215	76 016,3	17 481,7		
26	ВСЕГО капитал	121	409 519,9	311 743,4		
27	ИТОГО обязательства и капитал	12	1 417 932,5	1 108 362,1		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки		в (в миллионах белорусских рублей)	
			01.04.2014 г.	01.04.2013 г.		
1	2	3	4	5	6	
I. ПРОЦЕННЫЕ ДОХОДЫ						
2	Процентные доходы	2011	18 193,8	8 248,4		
3	Процентные расходы	2012	5 169,3	4 976,6		
4	Чистые процентные доходы	201	13 024,5	3 271,8		
5	Комиссионные доходы	2021	34 737,3	23 300,9		
6	Комиссионные расходы	2022	4 429,1	2 894,0		
7	Чистые комиссионные доходы	202	30 308,2	20 406,9		
8	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	2 810,4	-939,4		
9	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-313,5	1 246,6		
10	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	20 155,5	11 088,6		
11	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-5 054,5	-41,8		
12	Чистые отчисления в резервы	207	-16 205,4	686,9		
13	Прочие доходы	208	1 859,2	1 358,6		
14	Операционные расходы	209	39 703,2	25 339,6		
15	Прочие расходы	210	824,0	1 297,3		
16	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	38 468,0	6 574,3		
17	Налог на прибыль	212	2 011,8	505,2		
18	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	36 456,2	6 069,1		

Руководитель **Казбанов В.А.**
И. о. Главного бухгалтера **Авраменко Т.В.**
Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 27.09.2013. УНП 80700069.

г. Клецк

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ лота	Месторасположение земельного участка, кадастровый номер	Вид аукциона	Характеристика инженерных коммуникаций	Площадь земельного участка, га	Срок аренды, лет	Назначение участка	Условия продажи	Начальная цена предмета аукциона (руб.)	Сумма задатка (руб.)	Расходы по формированию и регистрации земельного участка и проведению аукциона (руб.)
1	г. Клецк, ул. Ленина № 622550200001003179	на право заключения договора аренды	водопровод; газопровод; электроснабжение; асфальтированный подъезд	0,1116	20	Для строительства и обслуживания магазина	осуществление госрегистрации прав на земельный участок в двухмесячный срок после подписания договора аренды, разработка ПСД в течение 2 лет, занятие земельного участка (начало строительства) в течение 6 месяцев со дня утверждения ПСД, ограничения в использовании в связи с расположением в зоне сетей водоснабжения (0,001 га)	30 000 000	3 000 000	13 136 429
2	г. Клецк, ул. Возрождения № 622550200001003178	на право заключения договора аренды	водопровод, газопровод, электроснабжение; асфальтированный подъезд	0,3807	20	Для строительства и обслуживания торгового развлекательного центра	осуществление госрегистрации прав на земельный участок в двухмесячный срок после подписания договора аренды, разработка ПСД в течение 2 лет, занятие земельного участка (начало строительства) в течение 6 месяцев со дня утверждения ПСД	160 000 000	16 000 000	12 652 079

1. Аукцион состоится 23 мая 2014 г. в 11 часов в здании Клецкого райисполкома по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10.
2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели, юридические лица, граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при наличии двух или более участников. Участнику необходимо подать заявление в Клецкий райисполком с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка, представить документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении с отметкой банка, представляется копия паспорта, копия нотариального засвидетельствования, представителя гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную копию копия платежного поручения о внесении задатка; а также представляются: юридическими лицами (резидентами РБ) – доверенность, выданная представителю юридического лица, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; представителями индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность; юридическими лицами (нерезидентами РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; документ о финансовой состоятельности, выданный аккредитованным банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представителю иностранного юридического лица дополнительно представляет легализованную в установленном порядке доверенность; граждане РБ представляют копию документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования. При подаче документов на участие в аукционе уполномоченные лица представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 204, последний день приема документов 22 мая 2014 г. до 11.00. Заключительный аукцион участников 23 мая 2014 г. с 10.00 до 10.45. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3641207430710 в ЦЕУ № 607 г. Клецк филиала № 620 г. Несвиж ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Клецка, код 523. Получатель – Клецкий райисполком. УНП 600198162.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год

№ п/п	Наименование статей капитала	Символ	в (в миллионах белорусских рублей)					
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	всего капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
1	Остаток на 1 января 2012 г.	3011	55322,6	-	21392,3	20313,0	11817,4	108845,3
1.1	В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей капитала	3012	-	-	-	56601,2	4365,4	60966,6
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	56601,2	4365,4	60966,6
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	-	-	x	-
2.3	с учредителями (участниками) выноски	30123	-	-	x	-	-	-
2.4	выплата дивидендов акционерам	301231	-	-	x	x	x	-
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	-	-
2.6	с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2013 г.	3013	55322,6	-	21392,3	76914,2	16182,8	169811,9

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки		в (в миллионах белорусских рублей)	
			на 1 января 2014	на 1 января 2013		
1	2	3	4	5	6	
I. АКТИВЫ						
2	Денежные средства	1101	205 264,7	140 909,1		
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-		
4	Средства в Национальном банке	1103	178 624,6	127 772,1		
5	Средства в банках	1104	367 209,1	281 633,9		
6	Ценные бумаги	1105	27 941,7	5 138,3		
7	Кредиты клиентам	1106	1 761 014,1	1 098 900,2		
8	Производные финансовые активы	1107	-	-		
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	16,0	-		
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	78 585,7	37 390,4		
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-		
12	Прочие активы	1111	120 058,5	42 501,2		
13	ИТОГО активы	11	2 738 714,4	1 734 245,2		
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
14	Средства Национального банка	1201	-	-		
15	Средства банков	1202	319 366,8	144 328,5		
16	Средства клиентов	1203	1 916 868,6	1 317 905,1		
17	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	6 164,1	76 414,9		
18	Производные финансовые обязательства	1205	-	224,1		
19	Прочие обязательства	1206	75 138,4	25 560,7		
20	ВСЕГО обязательства	120	2 317 537,9	1 564 433,3		
III. КАПИТАЛ						
21	Уставный фонд	1211	148 115,4	55 322,6		
22	Эмиссионный доход	1212	-	-		
23	Резервный фонд	1213	28 392,3	21 392,3		

«Франсабанк» Открытое акционерное общество
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А
тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37
office@fransabank.by www.fransabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 г.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2014, 01.04.2013. Rows include АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2014 г.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2014, 01.04.2013. Rows include Процентные доходы, Процентные расходы, Чистые процентные доходы, etc.

Заместитель Председателя Правления Игнатов А.В.
Главный бухгалтер Русакович А.Н.
Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. УНП 100755021.

Ля Лукамор'я дуб зялёны...

Магілёўскія школьнікі знайшлі ў абласным цэнтры дрэвы, якія «бачылі» Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна

У горадзе на Дняпры рускі класік быў двойчы: у 1820 годзе, калі ехаў у ссылку на поўдзень, і праз 4 гады, калі вяртаўся назад. Яго шлях праходзіў па Нова-Чарнігаўскай вуліцы, якая ў савецкія гады была перайменавана ў Пушкінскі праспект.

Усяго класа яны некалькі месяцаў шукалі карысную інфармацыю і абыходзілі вуліцы горада ў пошуках гэтых дрэў. У спіс трапілі 48 дрэў, узрост 45 з якіх складае ад 100 да 300 і больш гадоў.

некалькі дрэў. Здаецца, што захаваўся менавіта гэтыя дубы. Маці Багдана Таццяна Красніцкая прызналася, што ёй вельмі цікава было дапамагчы сыну.

збеглі разам, але кароль загадаў іх знайсці і забіць. На тым месцы потым выраслі дуб і сасна, якія пераплаліся ў тугую касу.

Цікава, што ў сярэдзіне 90-х гадоў мінулага стагоддзя два магілёўскія дубы, узрост якіх не менш за 800 гадоў, атрымалі статус мясцовых помнікаў прыроды.

«Пушкінскія» дубы раней не былі ўлічаны. І калі б не «дзіцячы інтарэс», наўрад ці хто даведаўся б пра іх незвычайную біяграфію.

На жаль, гэтым высакародным дрэвам часта не шанцавала: іх не шкадавалі пажары, маланкі, войны, іх знішчалі людзі падчас будаўніцтва.

Хочацца думаць што адкрыццё, якое датычыцца «пушкінскіх» дрэў, не застанецца без увагі Добра было б стварыць там нешта нахваліт казанскага Лукамор'я.

Ідэя заняцця вывучэннем магілёўскіх дрэў належыць вучням 3 «В» класа магілёўскай школы № 34 Насці Лаўровай і Багдана Балабу. Калі яны разам з бацькамі пабывалі ў Белаавежскай пушчы, былі вельмі ўражаны, убачыўшы тры дубы-волаты, якія там растуць.

Багдан Балаба разам з бацькамі перамеруў не адзін дуб. Напрыклад, каб вызначыць «талію» «пушкінскіх» волатаў, ім нават не хапіла трохметровай рулеткі.

Тое, што займацца пошукамі было цікава не толькі аўтарам праекта, але і ўсім астатнім, — відэачочка. А яшчэ дубы натхнілі дзяцей на пошукі казак і паданняў. Насця расказала сумную гісторыю пра прынцэсу і пастуха, якія пакахалі адно аднаго.

Яшчэ да рэвалюцыі ў гэтым старажытным месцы Магілёва, якое насяла назву Лупалаўскае прадмесце, здарыліся вялікі пажар. Гісторыкі сведчаць, што цэлымі засталіся толькі тры хаты і



Вольга ПЯТРОВА і юныя даследчыкі падлічылі: дуб на заднім плане «бачыў» Пушкіна.

Нэлі ЗІГУЛЯ. Фота аўтара

ФОТААПАРАТ ЗНАЙШОЎ СВАЙГО ГАСПАДАРА

Як і належыць тэматыцы часопіса «Родная прырода», з дапамогай прадстаўніка жывёльнага свету



Фота Мірныя БЕЛІНСКАЯ

Станьце бліжэй да роднай прыроды! З такім заклікам мы звярталіся да вас, паважаныя чытачы, у пачатку сакавіка. Безумоўна, мелася на ўвазе тое, каб вам прыйшоўся даспадобы новы праект Выдавецкага дома «Звязда» — глянцавы, з шыкоўнымі фотаздымкамі, ілюстраваны часопіс «Родная прырода».

Акрамя таго, мы прадставілі чытачам яшчэ адну ўнікальную магчымасць: прапанавалі падпісчыкам выдання на II квартал прыняць удзел у розыгрышы прыза. Такім чынам, у кожнага з'явілася магчымасць яшчэ больш наблізіцца да любімых мясцін і з дапамогай фотаапарата — менавіта ён быў вызначаны ў якасці прыза — засведчыць усе самыя захапляльныя моманты аднасіці з прыродай.

Цяпер настай той урачысты момант, калі вядомы імёны чытачоў, якія праявілі сваю актыўнасць у час падпіснай кампаніі і працягнулі або распачалі сваё сяброўства з «Роднай прыродай».

Якім чынам? Адна з найшэйшых сам себю: не будзем адыходзіць ад традыцыі «Роднай прыроды» і прапануем выканаць гэту ганаровую місію аднаму з найбольш годных нашых братоў меншых.

Зараз у Мінску гастралюе Кіславодскі цырк. Было вырашана звярнуцца да паслуг яго артыстаў. Выягнуць запаветную паперку «пагадзілася» малпачка Жанна, дакладней, спярша ўсю ініцыятыву на сябе ўзяў яе ўладальнік — народны артыст Расіі Токфік Гусейнавіч Ахундаў, які пачаў настройваць Жанну на выкананне новага для яе задання.

«Маёй выхаванцы амаль сем гадоў, — знаёміў з зоркай арны Токфік Гусейнавіч. — Яе ежа мала чым адрозніваецца ад таго, што ўжывае чалавек. Малпа занадта любіць цукеркі. Спрабуе шукаць іх нават у кішэнях».

Вяслы настрой Жанну перадаў і ўсім членам каміі. Малпачка з задавальненнем выканала працэдур: дастала паперку з прывітаннем шчас-

ліўчыка. Па ўсім было відаць, ёй падабалася быць у цэнтры ўвагі. Некалкі хвілін яна, як сапраўдная мадэль, пазіравала перад фотакамерай нашага карэспандэнта. За што атрымала ўзнагароду — цукерку, якую ўмомант струшчыла.

Такім чынам, стала вядома імя пераможцы. Ёю стала Наталля Эдуардаўна Малей з в. Зарэчча Лагойскага раёна Мінскай вобласці.

Рэкламная гульня «Падпішыся на «Родную прыроду» зарэгістравана Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 28.02.2014 г. (пасведчанне № 2313) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 1 сакавіка па 30 чэрвеня 2014 года ўключна срод падпісчыкаў часопіса «Родная прырода».

Тэлефон для давадак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні і атрымання прызоў 8(017) 287 18 38.

Вернісажы

Адчуць Беларусь: праз праект «Avant-gARTe. Ад квадрата да аб'екта»

Здавалася б, гэта сумясіць складае: настолькі першае па сутнасці сваёй незалежнасці і самастойнасці з'ява. Але ж мы ў Беларусі, дзе няма нічога немагчымага...

Прайшло сто гадоў. У пачатку XXI стагоддзя ёсць нагода паказаць свету тое, дзе мы былі (ці ёсць?) у авангардзе. Гэта значыць, наперадзе. Праўда, вось тут гаворка не пра саборніцтва, хоць на фоне спартыўных хакейных баталій мастацкі кантакт набывае дадатковы сэнс.

МАСТАЦКІ АВАНГАРД І ДЗЯРЖАЎНЫ ІНТАРЭС

таго, каб заспець час гарачых спартыўных спаборніцтваў), прыцягнула ўвагу самых розных асоб: ад творцаў да прадстаўнікоў дзяржавы. Адным з першых зацікаўленых наведвальнікаў стаў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік, які на адкрыццё пажадаў глядацкім прыемным уражанню, а аўтарам — шчаслівага творчага лёсу.

вай у нацыянальнай культуры. Яна ўводзіць у гісторыю як частка культурнай праграмы чэмпіянату свету на хакеі, — адначасна Анатоль ТО-ЗІК. — Сучаснае беларускае авангарднае мастацтва вартэ таго, каб развівацца ў кантэксце сусветнага.

Даты Падзеі Людзі

Сусветны дзень кнігі і аўтарскага права. Абвешчаны на 28-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА 15 лістапада 1995 года ў памяць трох геніяў сусветнай літаратуры У. Шэкспіра (1564-1616), М. Сервантэса (1547-1616) і Інкі Гарсіласа дэ ла Вергі (1539-1616).

1564 год — нарадзіўся Уільям Шэкспір, англійскі драматург. «Рамэа і Джульета, Гамлет, кароль Лір, Атэла — іх думкі і ўчынкі вядомыя ўсёму свету. Як ні дзіўна, але пра драматурга, які стварыў гэтыя персанажы, нам амаль нічога невядома.

1917 год — у Мінску спектаклямі «Паўлінка» Я. Купалы і «У зімовы вечар» Э. Ажэшкі ў будынку Мінскага гарадскога тэатра адкрылася Першае таварыства беларускай драмы і камедыі, заснаванае Ф. Ждановічам. Калектыв развіваўся на прафесійнай

аснове і ў сваёй дзейнасці апіраўся на народныя традыцыі Першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага. У складзе таварыства былі ўдзельнікі аматарскіх гурткоў, хор пад кіраваннем У. Таравыскага, танцавальная група Ч. Радевіча, аркестр народных інструментаў Д. Захара. Ставілася ў асноўным беларуская драматургія. У рэпертуары былі «Паўлінка», «Раскіданае гняздо» Я. Купалы, «Модны шляхцюк» К. Гаганца, «Пінская шляхта» В. Дуніна-Марцінкевіча і іншыя.

1985 год — адбыўся Пленум ЦК КПСБ, які ўзяў курс на «паска-ваўрэне эканамічнага развіцця» ў Савецкім Саюзе. Пачатак «перабудовы».

Народжаныя 23 красавіка. Яны бесперапынна шукаюць сферу выкарыстання сваіх шматлікіх талентаў і супакойваюцца толькі тады, калі знаходзяць прытулак пад кіраваннем магутнай арганізацыі, таму сярэд іх нярдкія шлобы па разліку.

Было сказана Андрэй ВОЛЯН, філосаф, ідэолаг Рэфармацыі: «Шмат хто, папускаючы сваім жаданням, не вытрымлівае ўмеркаванасці, якой патрабуе прырода. І тады асалода, прызначаная на ўмацаванне цела, нясе яму гібель».

СЕННЯ Месяц Апошняя квадра 22 красавіка. Месяц у сусур'і Казарога. Сонца Усход Захад Даўжыня дня. Мінск — 5.51 20.26 14.35. Віцебск — 5.37 20.19 14.42. Магілёў — 5.41 20.16 14.35. Гомель — 5.42 20.08 14.26. Гродна — 6.07 20.40 14.33. Брэст — 6.12 20.36 14.24. Імяніны Пр. Аляксандра, Максіма, Рыгора, Фёдара, Яўска. К. Ілоны, Войцэха, Юрыя.

ЗАЎТРА Геамагнітная ўзрушэнні. Віцебск 760мм рт.ст. +2..+4°C. Мінск 751мм рт.ст. +5..+7°C. Магілёў 755мм рт.ст. +5..+7°C. Гомель 757мм рт.ст. +8..+10°C. Брэст 755мм рт.ст. +9..+11°C. Варшава +16..+18°C. Кіеў +13..+15°C. Рыга +12..+14°C. Вільнюс +12..+14°C. Масква +6..+8°C. С.-Пецярбург +6..+8°C.

З нараджэннем сыночка вішнем нашу каледу Наталлю ЦІТКОВУ і яе мужа. Хай расце здаровым і разумным на радасць бацькам. Звяздоўшчы. УСМІХНЕМСЯ На панэлі кіравання пральнай машыны павінен быць рэжым «Я не разбіраюся ва ўсім гэтым глупстве, проста памыць мне джынсы». Жонка — мужу: — Не еш чыпсы — гэта шкодна! — Нічога, дарагая, у мяне на шкоднае імунітэт: з табай жыву ўжо 30 гадоў.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н. РАСКОЛЬКА, С. РАСКОЛЬКА, А. СПЛАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК. Выдавец — Рэдакцыяна-выдавчкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распушчэння — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовыя самкіраванні» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродні: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэры: 287 18 81. http://www.zvyazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zvyazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zvyazda.by (для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by. Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх мераваны адбірае і публікуе адрэдаваныя ім пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адрэдаваныя змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім універсальным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 21.777. Індэкс 63850. Зак. № 1627. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 красавіка 2014 года.